

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК

Акад Я. Н. АФАНАС'ЕЎ

БЫТВОРЧАЯ КЛАСІФІКАЦЫЯ
І ГАЛОЎНЕЙШЫЯ
АГРАТЭХНІЧНЫЯ ПРЫЁМЫ
АСВАЕННЯ І АКУЛЬТУРВАННЯ
НОВЫХ ЗЕМЛЯЎ БССР

2005

МЕНСК 1935

THE WHITE-RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
THE AGROSOIL INSTITUTE

Acad. J. AFANASIEFF

PRODUCTION CLASSIFICATION
AND THE MAIN AGROTECHNICAL WAYS
OF THE FAMILIARIZATION
AND CULTIVATION
THE NEW LANDS OF THE BSSR

PUBLISHERS: THE WHITE-RUSSIAN ACADEMY of SCIENCES
MINSK — 1935

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
ІНСТИТУТ АГРАГЛЯБАЗНАЎСТВА і ЎГНАЕННЯЎ

Акад. Я. Н. АФАНАС'ЕЎ

ВЫТВОРЧАЯ КЛАСІФІКАЦЫЯ
І ГАЛОЎНЕЙШЫЯ АГРАТЭХNІЧНЫЯ
ПРЫЁМЫ АСВАЕННЯ і АКУЛЬТУРВАННЯ
НОВЫХ ЗЕМЛЯЎ БССР

ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСКАЙ АКАДЭМІІ НАВУК
МЕНСК—1935

Надрукавана па распараджэнню прэзідыума Беларускай Акадэміі Навук
Неадменны сакратар прэф. С. Чудзенок

Адказны рэдактар акад. О. Кедраў - Зіхман

Тэхрэдактар В. Свірыдаў

Адказны карэктар Я. Раманоўская

Здана ў вытворчасць 7/IV 1935 г.

Падпісана да друку 9/V 1935 г.

Фармат паперы 71×105 см, 2 друк. арк. Тыраж 2000 экз.

БА375

Упаўнаважаны Галоўлітбела № Д-728. Заказ № 1396

БІБЛІОТЕКА

Друкарня Беларускай Акадэміі Навук

Академія наукаў БССР

АСНОЎНЫЯ ЗАДАЧЫ І МАГЧЫМАСЦІ АСВАЕННЯ НОВЫХ ЗЕМЛЯЎ

За ўвесь час існавання царскай Расіі Беларускі край, як і ўся абшырная тэрыторыя лясной падзолістай вобласці, адносіўся да „спажываючай“ паласы. Для задавальнення самых насущных патрэб насельніцтва тут, сапрауды, свайго мясцо-вага хлеба тады далёка не хапала; яго з вялікай цяжкасцю здабывалі і прывозілі з іншых „вытвараючых“ абласцей.

Каб так-сяк жыць і падтрымліваць хатнюю гаспадарку, дарослыя і моладзь з родных вёсак масамі ўходзілі ў „адходны“ промысел, на зарабаткі. Вандруючы ў чужых краях, яны вымушаны былі за мізэрныя грашы прадаваць сваю працу фабрыканту, памешчыку, кулаку. Некаторыя зварачаліся з надарванымі сіламі, калекамі, другія гінулі без весці. А дома, на вёсцы—нязменна цягнулася ўсё тое-ж шэрае беспрасветнае жыццё: брудная хата, абарванныя і поўгалодныя дзеци, тошчая сканіна, трохполка з сахой, недароды, драпежніцкія лапы „багацеяў“ і дурман папоў...

Такое жабрацкае і кашмарнае жыццё цягнулася вякамі, а царскія чыноўнікі ашуквалі працоўных хітра прыдуманай тэорыяй, што такое становішча немінуча вызначаецца самай прыродай краю: землі неўрадлівыя, суцэльныя няўдобіцы—пяскі, балоты.

Толькі пролетарыят, звергнуўшы прыгнятальні-
каў і ўстановіўшы дыктатуру пролетарыята, ства-
рыў усе ўмовы для атрымання і ў Савецкай Бела-
русі высокіх ураджаяў.

Таму-то правадыр комуністычнай партыі і ўсіх
працоўных т. Сталін, з усей дзяржаўнай мудрасцю
і непахіснай воляй паставіў на бліжэйшае выра-
шэнне асноўную народна-гаспадарчу ю праблему:
„ператварыць спажывающую паласу ў вытвараю-
чую!“.

„Кожная вобласць павінна завесці ў сябе ўлас-
ную сельскагаспадарчу базу“.

Аднак, па замыслу вялікага зодчага соцыяліс-
тычнага грамадства гэта асноўная праблема выра-
шаецца не толькі агульным магутным уздымам
ураджайнасці на ўсіх ужо апрацаваных старавор-
ных палях, але ў арганізацыйны план уводзяцца
абшырныя масівы новых, яшчэ неасвоеных і пус-
туючых земляў. Адсюль у соцыялістычным будаў-
ніцтве сельскай гаспадаркі высоўваецца дадатковы
лозунг: „асвоіць новыя землі“.

„У так званай спажываючай паласе маецца ка-
ля 5 мільёнаў гектараў цалінных земляў, пакрытых
хмызняком... Калі ачысціць гэтыя землі ад хмыз-
няку і правесці рад мерапрыемстваў арганізацый-
нага характару, можна будзе атрымаць велізарны
раён зернавых культур“ (Сталін, „Вопросы лени-
низма“, выд. X, стар. 569).

Масавае расшырэнне пасеўнай плошчы за кошт
разворвання новых земляў і акультывавання адзі-
чэўшых лугоў і пашаў, у той-жэ час адкрывае
самыя шырокія магчымасці для магутнага развіцця
кармавой базы, чым, відавочна, паскараеца выра-
шэнне і ўсей жывёлагадоўчай праблемы.

Асваенне пустуючых і мала працу тыўных угоддзяў, якія часта ўкліньяваюцца ў культурныя палі і парушаюць арганізацыю тэрыторыі калгасаў і соўгасаў, разам з агульным уздымам вытворчасці мае важнае значэнне пры выкананні адной з галоўнейшых задач партыі і ўраду: „зрабіць калгасы большэвіцкімі, а калгаснікаў заможнымі“.

У даным артыкуле нас перш за ўсё павінны цікавіць пытанні: што праdstаўляе сабой той земельны фонд, які намечаны для асваення, якое яго паходжанне? Чаму гэтыя землі да гэтага часу не апрацоўваліся і якія пераважнасці для іх асваення мы маем у сучасны момант?

Прырода ў сваім развіцці сформулявала натуральныя ўгоддзі надзвычайна рознастайнымі па іх грунтах, глебах, воднаму рэжыму і расліннаму пакрову. Адсюль відавочна, што *натуральныя ўгоддзі заметна адрозніваюцца паміж сабою па сваей каштоўнасці і даступнасці для сельскагаспадарчага выкарыстання*.

Асваенне новых земляў гістарычна ішло па лініі найменшага супраціўлення: спачатку асвайваліся і разворваліся больш пладародныя, больш даступныя і бліжэйшыя да пасёлкаў землі. Меншожа каштоўныя, а таксама больш цяжка асвайваемыя і значна ўдаленыя участкі паступалі ў апрацоўку значна пазней, або ж аставаліся мала і зусім некранутымі ў сваім цалінным, часам нават першытым выглядзе. Так паступова за кошт разворвання натуральных цалінных земляў адасабляліся і раслі плошчы палёў, і ў той-ж час выдзяляўся фонд мала скрыстоўваемых угоддзяў, або зусім неасвоенных цалінных лугоў, пашаў, лясных масіваў, балотаў і інш.

Але гэты шлях *гаспадарчага адбору земляў*—толькі адзін бок гістарычнай дыферэнцыроўкі натуральных угоддзяў пад уплывам гаспадарчай дзейнасці чалавека. Побач з ім таксама здаўна і ў широкім маштабе ішоў другі працэс—драпежніцкая эксплуатацыя зямлі і працуючых на ёй з боку пануючых класаў. Пры былым царскім рэжыме сялянскія масы аставаліся непісьменнымі, з першыбытнай агратэхнікай, з жабрацкай гаспадаркай, распыленай на прыватнаўласніцкія палоскі і хутары, у кабале ў памешчыкаў і кулакоў. Абяссіленае і разрозненое сялянства пры такіх умовах, зразумела, не толькі не магло асвайваць якія-небудзь новыя землі, але і тыя палі і ўгоддзі, што апрацоўваліся і скарыстоўваліся, з года ў год прыходзілі ў заняпад, знесіліся і дзічэлі. Адсюль бесперапынна нарастай і павялічваўся чорны спіс земляў: малапрадуктыўная (за старэлыя, задзярнелыя паши і сенажаці), закінутая (залежы і пералогі), пусташы (хмызняк, парубкі, гары) і ўсякія іншыя няўдобіцы.

У Совецкім саюзе з коранем ліквідуецца ўся змрочная і цяжкая спадчына капіталізма і царызма. Соўгасы і калгасы прадстаўляюць цяпер нябачаную яшчэ ў гісторыі *магутную сістэму буйных гаспадарак*; яны ўзбройваюцца навейшымі прыладамі, машинамі і перадавой агратэхнікай пад арганізацыйным кірауніцтвам магутнай сеткі МТС. Усе сілы ведаў, увесь накоплены вопыт навукі ўцягваюцца ў культурную работу і дапамогу новым формам працы і быту. І няма перашкод калектыўнай совецкай працы для перамог на любым фронце соцыялістычнага будаўніцтва.

Перадавыя вобласці Совецкага саюза і ўдарныя большэвіцкія калгасы паказалі ўжо высокія

ўзоры асваення і акультурвання новых земляў Расчышчаныя і развораныя хмызнякі, парубкі, пусташы даюць добры ўраджай зернавых і тэхнічных культур, або робяцца культурнымі сенажацыямі і пашамі. А самыя, здавалася-б, злейшыя няўгоддзі, як балоты, пасля асушкі ператвараюцца ў сапраўдане залатое дно з каласальным запасам пажыўных рэчываў для раслін, дзе атрымліваюцца самыя ўстойлівыя і высокія ўраджаі зернавых, тэхнічных, гародных і кармавых культур. Знікаюць пустыры і няўгоддзі, ажывае і абнаўляецца зямля! (Гл. схему).

Вытворчая класіфікацыя наанава асвайваемых і акультурваемых угоддзяў

Наяўнасць на тэрыторыі БССР вялікай рознастайнасці тыпаў і відаў асвайваемых угоддзяў з боку іх прыродных уласцівасцей, гісторыі паходжання, сучаснага стану і палажэння сярод культурных земляў, патрабуе ад земельных органаў папярэдний абшырнай работы па ўліку і інвентарызацыі іх. Работа гэта павінна весціся знізу—ад канкрэтных даных кожнага калгаса і соўгаса, паступова абагульняючыся ў зводках сельсоветаў, раёнаў аж да рэспубліканскіх. Для такога планавага ўліку ўгоддзяў, відавочна, трэба мець распрацаваную і адзіную *класіфікацыйную схему земельных угоддзяў*.

Аднак, тая-ж класіфікацыйная схема земельных угоддзяў зусім неабходна для праектавання і планавання мерапрыемстваў на ўсіх далейших момантах асваення і акультурвання новых земляў, іменна, як *кіруючая вытворчая класіфікацыя*. І на самай справе, розныя характеристары прыродна-гаспадар-

чых уласцівасцей угоддзяў патрабуе пэўнага стро-
гага дыферэнцаванага падыходу да асваення іх.
Сістэмы і паасобныя прыёмы асваення будуць або
сходнымі або рознымі ў залежнасці перш за ўсё
ад того, ці патрабуе даны масіў або ўчастак зямлі
асушальных работ, раскарчоўкі і расчысткі ад
пнёў і дрэўнай хмызняковай расліннасці. Далей,
пры акультурванні паднятай нові, або пры палеп-
шанні існуючых і новых сенажатных і пашавых
угоддзяў, неабходна праводзіць цэлы рад агратэх-
нічных мерапрыемстваў: апрацоўку, хімізацыю,
пластавыя культуры. Выбар і камбінацыя агратэх-
нічных прыёмаў, зразумела, таксама павінны адпа-
вядаць харектару глеб і расліннасці зямельных
угоддзяў.

Адсюль зусім ясна як значэнне і неабходнасць
вытворчай класіфікацыі ў справе асваення і акуль-
турвання новых земляў, так і тое, якім мэтам
класіфікацыя ўгоддзяў павінна адпавядаць і па
якіх прызнаках яна павінна быць пабудавана.

Каб служыць асноўнымі рамкамі пры ўліку
фонда асваиваемых угоддзяў і з'яўляцца кіруючай
схемай на ўсіх этапах асваення і акультывавання,
вытворчая класіфікацыя, відавочна, павінна, па-
першае—уключаць у сябе ўсе *галоўнейшыя тыпы*
і віды нанава асваиваемых угоддзяў краю, а за-
тым самая групоўка, размяшчэнне і сувязь паміж
усімі кампанентамі сістэмы павінна быць пабудо-
вана на *прыродна-гаспадарчых прызнаках зямель-
ных угоддзяў, арыентуючых метады асваення і акультуровання*.

Пры складанні вытворчай класіфікацыі, схема
якой прыводзіцца тут, былі скарыстаны ўсе маю-
чыся матэрыялы глебавых даследванняў Агра-

СХЕМА

ВЫТВОРЧАЙ КЛАСІФІКАЦІІ НАНАВА АСВАЙВАЕМЫХ І АКУЛЬТУРВАЕМЫХ УГОДДЗЯУ БССР

(па прыродна-гаспадарчых уласцівасцях іх, арыентуючых сістэму мерапрыемстваў—асушэнне, расчыстку і агратэхніку)

A, B, V і Г тыпы земляў па воднаму рэжыму ў сувязі з асноўным тыпам глебаўтварэння

A. Землі з нармальным водным рэжымам.

Дзёрнава-падзолістыя—пад лугамі.

Падзолістыя—пад лясамі (вышчалачаная, кіслая і слаба гумозная, з панаваннем аэробных працэсаў).

Лёгкія грунты або расчленены рельеф у больш цяжкіх глеб забяспечваюць натуральны дрэнаж і аэрацыю.

B. Землі з сезонным збытоўным увільгатненнем.

Дзёрнавыя і тарфяністыя падзолы под лугамі.

Падзола-глеевыя—под лясамі.

(З сезонным накладаннем балоцістага працэсу на падзолістыя: аднаўленне, аглеенне і тарфянізацыя).

В. Забалочаныя землі.

Нерагнойна-ілавата-глеевые да тарфяна-глеевых—под лугамі.

Тарфяністыя падзолы—под лясамі.

Алювіальныя—на поймах рэк.

(Ад працяглага забалачвання паверхневымі і грунтовымі водамі пераважаюць анаэробныя працэсы—тарфянізацыя, аднаўленне і аглеенне; багаты арганічнымі рэчывамі, часцей насычаны асновамі і нейтральні).

Размешчаны па нізінах, лагчынах, поймах, іх забалочаных схілах і па акраінах балот.

Г. Балотныя землі.

Арганагенные глебы { торфаглеевые,
тарфянікі.

(Ад пастаяннага перасычэння водой пануюць працэсы анаэробныя. Займаюць вялікія нізіны).

Агульная схема рознавіднасцей угоддзяў па механічнаму складу глеб.

I і II катэгорыі ўгоддзяў па харкатару скарыстоўваемай расліннасці.

1—17 віды па фазах развіцця і камбінацыях лугавых і лясных фармацый.

Рознавіднасці па механічнаму складу глеб.

I. Кармавыя ўгоддзі (сенажаці і паши)

1. Сухадольныя.
Пералогі { а) чистыя
і залежы { б) з кустамі ← (пахаць)
2. Маладыя су-
хадольныя { а) па залежах
лугі { б) па зведзенаму лесу.
(Са слабай дзярнінай, фазы быльнікава-
карнявішчавых і рыхлых куставых з роз-
натраўем).

↓

3. Сырыя задзярнелыя залежы
← (пахаць). ↓
4. Застарэлыя выганы і хмызня-
ковыя сенажаці.
(Фаза шчыльна-кустовых, сіўца-асок, звы-
чайна з зямлістымі і мохавымі купінамі).
5. Лугавіны { а) чистыя.
западзіны { б) з кустамі і пнямі.

6. Забалочаныя залежы ← (пахаць).
7. Нізінныя лу-
гі і выганы. { а) чистыя
{ б) з хмызняком, пнямі
і дрэвамі.
(Задзярнелыя і зямлістые, з зямлістымі
і мохавымі купінамі).
8. Заліўныя лугі { а) чистыя
{ б) з кустамі, пнямі
і дрэвамі.
(Слаістыя і зярністые поймы. Слаба раз-
вітая аналог лугавых глеб).

9. Нізінныя тарфянікі.
10. Переходныя { а) чистыя
і сфагнавыя { б) з кустамі, пнямі
і дрэвамі.

II. Лясныя ўгоддзі

11. Парубкі, гары і хмызняк.
12. Лясы { а) лісцевыя
{ б) яловыя.

(Верхні слой глебы без дзярніны, рыхлы, але пераплецены дрэўными карэннямі, звычайна прыкрыты лясным насцілам).

13. Парубкі, гары і хмызняк.
{ а) асіна-бярозавыя
{ б) ельнікі з пакро-
вам зялёных імхой і з ягад-
нікамі
{ в) субор.
(Больш магутны лясны насціл і мохавы лямец).
14. Вільгот-
ныя лясы

15. Забалочаныя парубкі і хмызняк.
16. Забалоча-
ныя нізін-
ныя і пой-
менныя лясы

{ а) лісцевыя
{ б) ялова-бяро-
звавыя з лаз-
няком, асо-
кавыя і бе-
ламошнікі.

17. Альшанікі і суцэльныя лясы па балотах.

1. Лёгкія глебы—пяскі, супесі, а таксама лёгкія і сярэднія суглінкі пры падсціллі іх пяскамі.
2. Лёгкія—з блізкім падсціллім водаупорных слоёў.
3. Цяжкія—суглінкі і цяжкія гліны.
4. Камяністая—лёгкія і цяжкія.

глебавага інстытута БелАН і спецыяльныя работы таго-ж інстытута лета 1934 г. Для гэтых-жа мэт улічваўся адпаведны вопыт перадавых абласцей Савецкага саюза па асваенню (Маскоўскай, Ленінградской і Іванаўскай абласцей), даследчыя даныя Горацкай ільнаводчай даследчай станцыі, а таксама рэзультаты асваення новых земляў калгаснага і соўгаснага сектара БССР.

Асноўныя рысы будовы класіфікацыі

Катэгорыі ўгоддзяў. Адной з галоўных гаспадарчых уласцівасцей асвойваемых ўгоддзяў з'яўляецца раслінны пакроў. Як відаць са схемы, гэты прызнак, а іменна *характар выкарыстоўваемай расліннасці*, мы і ўзялі за аснову для самай вялікай групоўкі ўгоддзяў, на падставе чаго ўсе ўгоддзі аб'ядноўваюцца ў дзве катэгорыі: *кармавыя* (сенажаці і пашы) і *лясныя*. Такая дыферэнцыроўка ўгоддзяў, як вядома, здаўна прынята і ў практицы сельскай гаспадаркі.

Тыпы ўгоддзяў. Асноўны склад расліннасці, колькасны і якасны характар прадукцыі кармавых і лясных ўгоддзяў у прыродных умовах знаходзіцца ў самай цеснай залежнасці ад глебава-грунтовых уласцівасцей зямельных ўгоддзяў. Адным з вядучых фактараў тыпу глебаўтварэння і ў той-ж час важнейшай уласцівасцю земляў пры іх асваенні з'яўляецца *водны рэжым* глебы. Адсюль кармавыя і лясныя ўгоддзі па прызнаку *водны рэжым* у сувязі з *тыпам глебаўтварэння*, аднолькава распадаюцца на чатыры тыпы зямельных ўгоддзяў з прагрэсіўным нарастаннем ступені ўвільгатнення: А) зямельныя ўгоддзі з *нормальным*

водным рэжымам, Б) з сезонным збыткоўным увільгатненнем, В) забалочаныя і Г) балотныя землі.

Віды ўгоддзяў. Кожны тып кармавых і лясных угоддзяў па сваіх гаспадарчых каштоўнасцях у далейшым знаходзіцца ў залежнасці ад фаз развіцця лугавой (па Вільямсу) або лясной расліннасці. Даны прызнак мы ўзялі для таго, каб кожны тып унутры падзяліць на рад відаў па адноўкавай схеме. У такім выпадку для кожнага тыпу кармавых угоддзяў атрымліваюцца наступныя віды ў парадку фаз развіцця і нарастання дзёрнавага працэсу.

Залеж або
зведзены лес } → малады луг → застарэлы, зaimшэлы луг.

Для тыпаў лясных угоддзяў узяты галоўнейшыя іх формы:

лес → парубкі і гары → суцэльныя зараснікі хмызняку.

Падвіды. Для мэт асваення і прыёмаў акультывавання кармавых угоддзяў вялікае значэнне мае харектар аднароднасці травянога пакрову, або дамешка да яго хмызняку, дрэў і наяўнасць пнёў. Адсюль у нашай класіфікацыі кожны від кармавых угоддзяў мае свае падвіды: а) чистых і б) хмызняковых лугоў.

Падвіды лясных угоддзяў намічаюцца па складу дрэўнай расліннасці — лісцевыя, яловыя і інш. (Паслядоўныя этапы развіцця і магчымыя пераходы адных відаў угоддзяў у другія ў нашай схеме указаны стрэлкай).

Рознавіднасці ўгоддзяў. Любы від угоддзяў можа быць прадстаўлены ў натуры рознымі варыянтамі ў залежнасці ад механічнага складу глеб і грунтаў, што мае сваё пэўнае значэнне як пры асваенні, так у асаблівасці пры ўжыванні тых

або іншых прыёмаў агратэхнікі. Таму пры класіфікацыі відаў угоддзяў неабходна адрозніваць іх *рэзультаты на механічнаму складу*. У нашай класіфікацыі ў гэтых адносінах даецца агульная схема ў выглядзе чатырох асноўных рознавіднасцей, маючых найбольш істотнае значэнне пры асваеніі ўгоддзяў: 1) *лёгкая* глебы—пяскі і супесі, а таксама лёгкія і сярэднія суглінкі з блізкім падсціланнем пяскоў (каля $\frac{1}{2}$ м); 2) *лёгкая* глебы з блізкім падсціланнем *водаупорных слоёў*; 3) *цяжкая*—суглінкі цяжкія і гліны і 4) *камяністая* глебы, лёгкія і цяжкія.

Арыентыроўка галоўнейших прыёмаў асваення па асноўных групах класіфікацыйнай схемы

Складзеная такім чынам генетычная класіфікацыя набывае харектар *вытворчай схемы*, бо ў яе рамках і падразделах зямельныя ўгоддзі аб'ядналіся і паслядоўна размясціліся па сваіх родственных прыродна-гаспадарчых прызнаках, якія тым самым могуць і павінны арыентаваць вытворчасць ва ўжыванні пэўных метадаў і прыёмаў асваення і акультурвання.

Кіруючыся вытворчай класіфікацыяй, мы ў далейшым папрабуем паказаць, як увязваюцца галоўнейшыя моманты асваення з асноўнымі групамі зямельных угоддзяў, а затым больш падрабязна спынімся на прыёмах асваення і акультурвання для ўсіх тыпаў і відаў угоддзяў, у парадку размяшчэння іх у нашай схеме.

Расчыстка і раскарчоўка. Усе віды лясных угоддзяў, відавочна, у першую чаргу патрабуюць *расчысткі* і *раскарчоўкі*. Работы ў гэтых

групах угоддзяў патрабуюць максімальных намаганняў і расходаў. Расчыстка ад зараснікаў хмызняку і часткова карчоўка пнёў неабходна і ва ўсіх тых відах кармавых угоддзяў, якія аб'яднаны ў схеме пад формай лугава-лясных угоддзяў (залежы і пералогі з хмызняком, або сенажаці і пашы па зведзенаму лесу); але ў гэтых апошніх выпадках як расчыстка, так і карчоўка выклікае ўжо значна менш затрат.

Меліярацыйныя работы па асушцы. У гэтых адносінах усе зямельныя ўгоддзі (кармавыя і лясныя) у нашай схеме аб'яднаны ў зусім акрэсленыя і паслядоўныя чатыры тыпы. Першы тип — зямельныя ўгоддзі з наўмальным водным рэжымам *не патрабуюць ніякіх меліярацыйных работ па асушцы*. Усе-ж астатнія трохтыпы ўгоддзяў могуць быць належным чынам асвоены толькі пасля тых або іншых мерапрыемстваў па асушцы, прычым абвязковасць і інтэнсіўнасць асушэння нарастае ў кожнай наступнай групе ўгоддзяў схемы.

Так, на землях з сезонным збыткоўным увільгатненнем можна абмежавацца метадамі *экстэнсіўнага* асушэння: рэдкія адкрытая канавы ў камбінацыі з сеткай сточных баразён, кротавага дрэнажа або (у крайнім выпадку) грабяністага ўзорвання. Аднак, на землях забалочаных і балотных патрабуюцца ўжо прыёмы *інтэнсіўнай* асушкі — правільная сетка дрэнажа таго або іншага віду. Але і тут ёсць свае арыгінальныя адрозненні, а іменна: тып забалочаных земляў, як мінеральныя глебы, апрача звычайнай дрэнажнай сеткі патрабуе дадатковага яшчэ ўжывання метадаў экстэнсіўнага асушэння для ўдалення збыткоўнай віль-

гаці з паверхневых слоёў глеб і для палепшання аэрацыі, тады як на балотных тарфяністых (аргана-нагеных) глебах зусім дастаткова залажыць правильна працуючу сетку дрэнажа.

Формы скарыстання. Новыя або запушчаныя землі прызначаюцца або пад палявыя культуры, або ж пад *культурныя сенажаці і паши*. Выбар формы скарыстання ў першую чаргу, зразумела, вызначаеца рацыональным планаваннем пры ўліку суадносін ворных і кармавых угоддзяў у даных конкретных умовах гаспадаркі. Аднак, пры гэтым неабходна лічыцца і з уласцівасцямі глеб і з сучасным становішчам угоддзя. У гэтых адносінах тыпы і віды ўгоддзяў нашай схемы таксама даюць рад пэўных указанняў.

Напрыклад, цэлы рад сучасных *лугавых* угоддзяў неабходна захаваць, ператварыўшы іх у культурныя, высокапрадуктыўныя сенажаці і паши. Да такіх лугоў бяспрэчна трэба аднесці ўсе *маладыя* лугі як сухадольныя, так забалочаныя і пойменныя. Іншая справа сенажаці і паши *задзярнелыя і зaimшэлыя*. Тут акультуранне неабходна праводзіць шляхам карэннага разворвання іх на працягу раду год, і толькі тады вырашаць пытанне—залужаць іх зноў, ці пакінуць пад палявыя культуры. Асабліва гэта неабходна падкрэсліць для ўгоддзяў тыпу хмызнякоў: іх абавязкова трэба разворваць. Залежы і пералогі таксама падлягаюць *разворванню*.

У тых выпадках, дзе намічаюцца пад разворванне сенажаці і паши, або дзе наогул лугавых угоддзяў мала, там зусім неабходна паклапаціца *кампенсація* разворваемых плошч новымі кармавымі ўгоддзямі за кошт *асваення лясных угод-*

дзяў, а таксама *культурай кармавых траў і кораньплодоў у палявым кліну*.

Сістэмы асваення. Пры асваенні мала-прадуктыўных і адзічэўшых кармавых угоддзяў або лясных участкаў і масіваў ужываецца некалькі сістэм. Калі зямельнае ўгоддзе, пасля папярэдній расчысткі, карчоўкі і асушкі або без іх, адразу разворваецца, гэта будзе *аднафазная сістэма асваення*. Такую сістэму можна практыкуваць на ўсіх відах кармавых угоддзяў, намечаных пад палявыя культуры. Іншых сістэм асваення патрабуюць многія віды лясных угоддзяў; тут пры прамой аднафазнай сістэме прыходзіцца лічыцца з вялікімі затратамі працы і сродкаў, таму практыкай і вопытам распрацаваны яшчэ *шматфазныя прыёмы асваення*. Розныя спосабы скарыстання лясных угоддзяў можна звесці да наступных відаў і камбінацый:

1. Лес (або свежая парубка, гар) → паша
2. Лес („ „ „) → сенажаць
3. Лес („ „ „) → паша і сенажаць
4. Лес („ „ „) → паша ці сенажаць, пахаць
5. Лес („ „ „) → пахаць

Пры чацвёртай сістэме да разворвання прыступаюць праз 5-6 год, пакуль пні будуць дастаткова падрыхтаваны да карчоўкі.

Чарговасць асваення. Пры складанні плана чаргі асваення розных угоддзяў, зразумела прыходзіцца ўлічваць складаныя эканамічныя ўмовы раёнаў і калгасаў. Аднак, важнае значэнне пры гэтым маюць і моманты большай або меншай *лёгкасці* асваення і натурадальная пладароднасць глеб асваиваемых угоддзяў.

Адносна даступнасці земляў да асваення ў нашай схеме можна знайсці дастаткова акрэсленая указанні. Усе віды кармавых угоддзяў бяспрэчна асвайваюцца значна лягчэй, чым віды лясных угоддзяў, значыцца, яны з гэтага боку і з'яўляюцца землямі першай чаргі асваення. Што-ж датычыцца харектарыстыкі кармавых угоддзяў па асобных тыпах і відах іх, то ў гэтых адносінах наша схема дae дастаткова чоткія групоўкі для кіраўніцтва.

Так, папершае, цяжкасць асваення кармавых угоддзяў акрэслена і паслядоўна нарастает ад тыпу А (з нармальным водным рэжымам), праз тып Б (з сезонным збыткоўным увільгатненнем) і тып В (землі забалочаныя) да тыпу Г (землі балотныя), паколькі тут паступова нарастаюць патрэбы і затраты на *асушэнне*.

Унутры кожнага тыпу яго паасобныя віды ў нашай схеме таксама размеркаваны ў нізыходзячым парадку з узрастаючай цяжкасцю асваення: залежы—малады луг—застарэлы луг або паша. Адрозненні ў лёгкасці асваення падвідаў—а) чистых і б) з кустамі і пнямі—самі сабой відавочны.

Пры іншых адноўкавых умовах рознавіднасці земляў па механічнаму складу глеб павінны, у агульным выглядзе, адпавядаць паслядоўнаму раду нашай схемы: лёгкія глебы—лёгкія глебы з блізкім падсціланнем водаўпорных слоёў—цяжкія→і камяністая глебы. Агаворым, што гэты рад захоўвае сваю паслядоўнасць толькі ў адносінах даступнасці да разворвання.

Лясныя ўгоддзі па ўзрастанню цяжкасці асваення адпавядаюць тым-же тыпам угоддзяў па воднаму рэжыму. Віды-ж трэба лічыць у такім парадку: парубкі, гары→хмызняковыя зараснікі→лясы.

БАБ 894

17

БІБЛІОТЕКА

Академіи наукаў РСФСР

*Групы і рады зямельных угоддзяў па нату-
ральнай пладароднасці глеб. У нашай вытворчай
класіфікацыі зямельныя ўгоддзі па сваёй натураль-
най пладароднасці размясціліся таксама па нека-
торых пэўных спалучэннях і радах. Аднак, пасля-
доўнасць размяшчэння тут больш складаная і не-
калькі іншая, чым мы гэта канстатавалі для
ўгоддзяў у адносінах даступнасці асваення ў за-
лежнасці ад расчысткі, карчоўкі і асушкі.*

Перш за ўсё можна сцвярджаць, што глебы
лугавых угоддзяў у цэлым больш пладародны,
чым глебы лясных угоддзяў. Затым, пры супа-
стаўленні відаў лугавых угоддзяў з ляснымі па
адноўкавых тыпах воднага рэжыму, пераважнасць
у пладароднасці аказваецца таксама на баку лу-
гавых земляў.

Калі цяпер параўнаць паміж сабой натураль-
ную пладароднасць асушаных глеб лугавых угод-
дзяў, то тут таксама наглядаецца пэўная закона-
мернасць, але парадак размяшчэння адваротны
тому, які быў устаноўлены ў адносінах расчысткі
і асушэння. Найбольш багатымі па сваіх запасах
пажыўных рэчываў (апрача калія), і можна сказаць
запасамі каласальнымі, бяспрэчна з'яўляюцца *ні-
зінныя тарфянікі*. За імі ідуць ва ўбывающим
парадку, але яшчэ дастаткова пладародныя, *за-
ліўныя і нізінныя лугі*. Дастаткова пладародныя
і некоторыя глебы *западзін*.

Астатнія лугавыя ўгоддзі (сухадолы з нармаль-
ным водным рэжымам і з сезонным збыткоўным
увільгатненнем) правільней за ўсё будзе размяс-
ціць па іх натуральнай пладароднасці ў наступны
нізыходзячы рад, які маецца ў схеме: *малады луг →*

застарэлыя сенажаці і пашы; залежы, як відаць, павінны заняць прамежнае месца.

Адзначым дастаткова вядомы рад рэзкага падзення натуральний пладароднасці ў відаў тарфяных глеб: нізінныя тарфянікі → пераходныя → сфагнавыя.

Наглядаецца пэўная законамернасць па запасу пажыўных рэчываў і ў лясных угоддзяў па тыпах воднага рэжыму іх. Так, найбольш забалочаныя лясныя ўгоддзі, як альшанікі, пасля асушкі іх, падобна нізінным тарфянікам, будуць найбольш багатымі глебамі. Глебы нізінных і пойменных лясоў, пасля меліярацыі іх, таксама дастаткова пладародны. Глебы вільготных лясоў ужо заметна ніжэй папярэдніх груп, але па запасу гумуса і лясной падсцілкі яны стаяць вышэй, чым лясы сухадольных глеб.

Пры параўнальнай ацэнцы натуральний пладароднасці глеб пад рознага віду лясамі і іх вытворнымі формамі—парубкамі і хмызняком—лепшымі лічацца глебы з пад лісцевых лясоў, за імі ідуць лясы змешаныя, далей—яловыя, і на апошнім месцы стаяць сасновыя.

Заўважым, што прыведзеная параўнальная характеристыка натуральний пладароднасці земельных угоддзяў грунтуеца, перш за ўсё, на аграглебавых паказальніках іх, якія будуць прыведзены ў наступным раздзеле артыкула (колькасць гумуса, кіслотнасць, ступень насычанаасці асновамі і рад іншых момантаў); у той-жа час мы апіраліся на шматлікія і даволі вядомыя доследы з практикі сельскай гаспадаркі і доследы па асваенню новых земляў у вышэйадзначаных абласцях Савецкага саюза і ў нас па БССР.

Прыродная ўраджайнасць глеб з пад лесу па доследах у лізіметрах з культурай аўсу

Глебы для доследу ўзяты ў цыліндыры 70 мм глыбінёй з непарушаным складам, з пад лесу ў был. Аршанская акрузе БССР, даследванні праведзены Афана с'евым, Мядзведзевым і Разанавым у 1928 г.

Глебы і пункт узораў	Ураджайнасць зярна ў проц. адносінах.	Процант гумуса ў глебе.
1 Лугавая, карбанатная, сугліністая глеба рачной тэррасы, у вакол. Горак . . .	100	9
2. Цёмна-шэрая, падзолістая, суглінак; плато, у вакол. сяла Жаўтовічы	70	4,3
3. Шэрая падзолістая, суглінак; з глыбіні 60 см падсцілаецца пяском; плато, с. Ярмакі.	48	2,7
4. Падзолістая супесь, з 40 см падсцілаецца пяском; раўніна, с. Саколкі	40	1,9
5. Падзолістая, цяжкая гліна, слабы схіл, с. Узносы . . .	15	2,9

З прыведзеных доследаў відаць на сколькі натуральная пладароднасць глеб цесна звязана з колькасцю перагною ў іх. Першыя тры ўзоры адноўкава з'яўляюцца *суглінкамі*, але максімальная ўраджайнасць аўсу атрымалася на глебе з 9% гумуса; на двух других ураджайнасць рэзка зні-

жаецца ў адпаведнасці з заметным памяншэннем колькасці перагною.

Ніжнія тры ўзоры па колькасці гумуса даволі сходныя, але вельмі адрозніваюцца па свайму механічнаму складу. Тут найбольшы ўраджай супадае з сугліністай глебай, зніжэнне ідзе к супесям і цяжкім глінам. Доследы Пскоўскай даследчай станцыі з няўгноенымі падзолістымі глебамі таксама паказваюць, што прыродная пладароднасць глеб змяншаецца ад суглінкаў праз супесі к пяскам. Больш падрабязны разбор залежнасці пладароднасці глеб ад механічнага складу іх мы зрабілі ў артыкуле „Глебавыя раёны БССР“. Нагул мы прыходзім да вываду, што пры ацэнцы натуральнай пладароднасці нанава асвайваемых земляў з боку іх механічнага складу (зразумела, пры іншых аднолькавых умовах) можна прыняць наступны нізыходзячы рад:

суглінкі→супесі→пяскі.

Што-ж датычыць параўнальных вартасцей цяжкіх суглінкаў і глін, то тут справа больш складная. Колькасць калоідаў і пажыўных рэчываў у іх бяспрэчна большая, чым ва ўсіх другіх, але адначасова са значным нарастаннем гліністых частачак, рэзка пагаршаецца аэрацыя глеб: яны схільны да застою вільгаці, да ўшчыльнення і ўтварэння корак, з чым пры асваенні новых земляў асабліва прыходзіцца лічыцца. Адсюль больш цяжкія глебы, у параўнанні з суглінкамі сярэднімі і лёгкімі, больш правільна ставіць на другое месца, а ў некоторых выпадках (при плоскім рэльефе, без ужывання дрэнажа) нават і ніжэй.

Далей мы пераходзім да другой часткі нашага артыкула—аб галоўнейшых прыёмах агратэхнікі пры асваенні і акультуранні новых земляў. Выходзячы з асноўнага нашага палажэння, што прыёмы асваення і акультурання самым цесным чынам звязаны з прыродна-гаспадарчымі ўласцівасцямі зямельных угоддзяў (а па гэтаму прызнаку складзена вытворчая класіфікацыя), мы маем права чакаць, што і прыёмы агратэхнікі будуць і павінны быць арыентаваны на тыпах і відах той-жа схемы вытворчай класіфікацыі. Таму разгляд і суміраванне агратэхнічных прыёмаў мы зробім у рамках групоўкі класіфікацыйнай схемы, усякі раз даючы ў пачатку аграглебавую характеристыску зямельных угоддзяў.

ГАЛОЎНЕЙШЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ ПА АСВАЕННЮ І АКУЛЬТУРВАННЮ

Формы скарыстання, папярэднія меліярацыі і агратэхніка—пярвічная апрацоўка, хімізацыя, пластавыя культуры.

КАРМАВЫЯ ЎГОДДЗІ

A. Сухадолы з нармальным водным рэжымам

(пералогі, залежы, маладыя лугі і пашы)

Агульная аграглебавая характеристыка. Пераважаюць слаба хвалістыя раўніны на лёгкіх грунтах; радзей сустракаецца перасечаны і ўзгорковаты рэльеф пры сярэдніх па механічнаму складу пародах.

Грунтовыя воды пароўнальна далёкія. Глебы ўвільгатняюцца толькі атмасфернымі ападкамі. Пры дастатковай аэрацыі тут пануюць элювіяльныя (выщалачванне) і аэробна-акісяльныя працэсы. Глебы таму—тыпу дзёрнава-падзолістых—выщалачаныя, кіслыя і мала гумозныя.

Гумуса маюць каля 0,5—1, радзей 2%, pH (кіслотнасць глебавых раствороў) каля 5. Гідралічная кіслотнасць (якая атрымліваецца апрацоўкай воцатна-кіслым натрыем) хістаеца ў межах ад 5 да 10 куб. см шчолачы (ідучай на нейтрализацию кіслотнасці). Насычанаасць асновамі (Ca і Mg) ад 50 да 70 %.

Дзёрнавы слой глеб развіты слаба; травянная расліннасць з боку фаз развіцця—быльнік, карнявішчавыя і рыхла-куставыя злакі, з прымешкай бабовых і рознатраўя.

Пералогі

Пералогі прыурочаны выключна да пясчаных глеб і шырока распаўсюджаны ў Палессі, а таксама ў пясчаных раёнах і сельсоветах цэнтральнай і паўночнай паласы. Сустракаюцца ў выглядзе шматгадовых залежаў, звычайна з хмызняком сасны, верасам і з тошчым травяным пакровам.

У існуючай да гэтага часу ў нас практицы пералогі асвойваюцца са слабымі рэзультатамі, бо не ўжываеца належная агратэхніка.

Рыхласць глебы дазваляе лёгка разворваць пералогі, нават шматгадовыя, але агульны слабы запас пажыўных рэчываў ясна ўказвае, што асвойваць пералогі трэба толькі пры саліднай запраўцы глебы арганічнымі ўгнаеннямі, што дасягаеца

сістэматычным унясеннем *гною*, або тарфаваннем. Пры гэтым торф бярэцца з *нізінных* балот, мохавы-ж торф неабходна раней прапусціць праз скотны двор (у выглядзе падсцілкі), або прыгатаваннем з яго *кампостаў* (пераслайваючы і перамешваючы з расліннымі адкідамі, а яшчэ лепш хоць-бы з не-вялікай прыбаўкай гною).

Выпрабаваным і вельмі добрым сродкам асваення пералогаў з'яўляецца таксама культура *лубіну і се-радэлы* на зялёнае ўгнаенне, якое дастаткова замяняе ўжыванне гною і торфу.

Паколькі ў Палессі, а таксама і ў іншых пясчаных раёнах, залежы торфу шырока распаўсюджаны і часцей знаходзяцца паблізу пералогаў, а насенне лубіну можна заўсёды дастаць, а к таму-ж пясчаная землі гэтага тыпу не выклікаюць асаблівых цяжкасцей пры іх расчыстцы і разворванні і не патрабуюць асушкі, то, значыцца, маюцца ў наяўнасці ўсе ўмовы для таго, каб справа асваення пералогаў пад палявыя культуры ішла шырокім фронтам і быстрымі тэмпамі.

Пакідаць пералогі пад пашы, а тым больш пад сенажаці—няма ніякіх падстаў. Трэба яшчэ агаварыць, што пералогі, якія сустракаюцца на вельмі рыхлых пясках (баравых), асабліва пры ўзгорка-ватым рэльефе, разворваць *не варта*; такія участкі, наадварот, павінны ісці пад культурнае залясенне.

Залежы

Залежы адрозніваюцца ад пералогаў больш звязнымі глебамі, ад супесей да суглінкаў. Распаўсюджаны звычайна дробнымі ўчасткамі і ў воддалі ад пасёлкаў.

Агульная схема агротэхнічных прыёмаў падсказваецаца вышэй данай характарыстыкай глеб сухадольных, падзолістых, запущчаных і са слабай дзярнінай.

Асвайваюцца пад палявыя культуры без асушкі і амаль не патрабуюць расчысткі.

Пад'ём робіцца вясной, летам, або восенню, не менш як на 15 см, пры *поўным* абароце пласта. Перад пасевам—дыскаванне або культывацыя (гледзячы па рыхласці пласта).

Угнаенні. Хоць залежы данага тыпу ў першы год разворвання даюць здавальняючыя і нават добрыя ўраджаі без угнаенняў, але яны заметна рэагуюць на ўнасімыя ўгнаенні, якія, аднак, на другім годзе карыстання з'яўляюцца *абавязковымі*. На лёгкіх глебах—торф з гноем (або адзін гной, адзін торф), сідэрацыя з унісеннем суперфасфата і *сільвініта*. На больш звязных і кіслых глебах да арганічных угнаенняў далучаецца вапна або фасфартная мука, попел. Торф, фасфартная мука, вапна і *сільвініт* уносяцца пры пад'ёме залежы; мінеральныя, азоцістыя і суперфасфат—перад пасевам.

Вапна і гной непасрэдна пад лён не уносяцца; звычайна прытрымліваюцца правіла: па вапнаваному і гноевому фону лён ідзе 2-3 коранем.

Лепішы час сяўбы—весной, па пад'ёму пласта папярэдняга года; аднак атрымліваюцца здавальняючыя ўраджаі яравых і азімых пасеваў і ў год разворвання, якое ў такіх выпадках трэба проводзіць ранній весной.

Пластавыя культуры. Першы год—лён, авёс, віка з аўсом. Пры раннім пад'ёме пласта (дастат-

ківае разлажэнне дзярніны) першай культурай поўнасцю ўдаецца пасеў *азімага жыта і яравой пшаніцы*.

На другі або трэці год, пры абавязковым *пераварванні пласта*, асвойваемы ўчастак уводзіцца ў адзін з агульных севаабаротаў з культурамі: жыта, кораньплоды, бульба, кармавая капуста, сонечнік на сілос; на больш звязных і ўгноеных глебах—пшаніца. З траў: на лёгкіх глебах—лубін і серадэла, на іншых—канюшына з цімафееўкай.

Як узорны паказчык, прывядзем прыклад асвяення *васьмігадовай залежы*, з першай пластавай культурай—яравая пшаніца (дасл. ст. „Сіроціна“, Ін-т зернавой гаспадаркі, пад Віцебскам).

Глеба ўчастка—лёгкі суглінак. Залеж паднята восенню 1933 г.; ворыва глыбокае—на 20 см. Вясной прадпасеўная апрацоўка—дыск у 2 сляды і зіг-заг. Угнаенняў не ўносілася. Ручны пасеў—5 мая, запраўка барапой.

Ураджай—зярна пшаніцы атрымалася каля 15 ц на 1 га, пры сярэднім зборы на стараворных у той-ж а год да 7-8 ц.

Сухадольныя маладыя лугі (па зведзенаму лесу ці залежах)

Сухадольныя лугі ўтварыліся галоўным чынам па зведзеных або моцна парэжаных лясах (цалінныя лугі), радзей—па старых залежах. У першым выпадку па паверхні іх бываюць раскіданы дрэвы, кусты, пні, у другім—амаль чистыя травяныя пакровы.

Глебы пад такімі лугамі бываюць звычайна больш звязныя, тыпу суглінкаў. У лясных лугах

верхні слой глебы адрозніваецца структурнасцю, рыхласцю складу, з большай або меншай ступенню захаванасці дрэўных каранёў. Магутнасць перагнага гарызонта каля 12—15 см. Колькасць гумуса, у параўнанні з суседнімі стараворнымі землямі, некалькі павышаная, да 2% і нават больш. Пры за-лужэнні кіслотнасць глебы змяняецца: пасля па-хаці—павялічваецца, пасля лесу—змяншаецца.

Усе гэтыя ўласцівасці прымушаюць лічыць глебы маладых лугоў за вельмі *каштоўныя* землі сярод іншых прадстаўнікоў асвайваемага фону. Даны від угоддзяў і ў далейшым павінен скарыстоўвацца, як *кармавая база*, пад культурныя сенажаці або пашы. Калі-ж калгасы і соўгасы дастатковая забяспечаны кармавымі ўгоддзямі, або калі сухадольныя лугі карэнным чынам парушаюць арганізацыю земляў, тады дапусціма ператварэнне іх у палявы ўчастак. Аднак, у апошнім выпадку развораны луг неабходна кампенсаваць новымі сенажаціямі і пашамі за кошт асвайваемых лясных угоддзяў.

Мерапрыемствы па акультурванню лугоў. Для ператварэння луга ў *культурную сенажаць* (або пашу) і для падтрымання яе на ўзроўні высокай прадуктыўнасці патрабуецацца ўважлівы догляд за лугам, шляхам ачысткі яго ад пнёў, ад нарастаючага хмызніку, а галоўным чынам—унясення ўгнаенняў і амаладжвання расліннага пакрову.

Угнаення. Пажыўнымі ўгнаеннямі для лугоў лічацца калійныя, попел, фасфарытная мука. У той-ж час прадукцыя лугоў колькасна і якасна заметна павышаецца ад унясення мінеральных азоцістых угнаенняў, а таксама ад паверхні унясення торфу, гною і гноевай жыжкі (пры дробным унясенні).

Па навейших даных Ленінградскай занальнай станцыі „лепшым тэрмінам унясення каліфасфатных угнаенняў (сільвініт, фасфарытная мука) з'яўляецца асенні тэрмін“. Тоє-ж можна сказаць і аб тэрміне унясення гноевай жыжкі.

Спосабы амаладжвання лугоў. Натуральныя лугі з прычыны развіцця дзёрнавага працэсу, а асабліва дзякуючы пасвінню жывёлы, парунальна хутка ўшчыльняюцца, пагаршаюць свой відавы склад і паніжаюць агульную валавую прадукцыю. Для палепшання аэрацыі і амаладжвання лугоў да гэтага часу звычайна рэкамендавалася барапаванне або дыскаванне паверхні луга. Аднак, згодна апошній зводцы, Інстытут кармоў („Хімізация социалистического земледелия“, 1935 г., кн. I, стар. 91) прыходзіць да вываду, што „барапаванне, як самастойны прыём догляду за лугамі, у першыя два гады дае зніжэнне ўраджаю на ўсіх тыпах лугоў, за выключеннем нізінных балот“. Таму ўсе-саюзная канферэнцыя па лугах і пащах пры Інстытуце кармоў у 1934 г. вынесла пастанову: „барапаванне, як масавае мерапрыемства па палепшанню лугоў леса-лугавой, леса-стэпавай і стэпавай зоны рэкамендавана быць не можа“. Значыцца, апрача выпрабаваных мер хімізацыі, у далейшым з боку паверхневага догляду за сухадольнымі лугамі астаецца паглыбленае вывучэнне пытання *падсеву траў* і эфектыўнасці *пераворвання*.

Вопыт асваення пад пахаць сенажатна-пашавага луга (з хмызняком і пнямі).

Калгас „Перамога“ Горацкай МТС. Плато з блюдцамі. Глеба—моцна падзолістая, лёгкі су-глінак, лёсавы. Пластавая культура—азімае жыта.

Пад'ём цаліны—вясной 1933 г. Узмёт трактарным плугам на 15 см. Пераворванне пласта—20 жніўня і зіг-заг у 2 сляды. Пасеў азімага жыта—25 жніўня (раскідны), 10 п. на 1 га, пры запраўцы з зіг-загам. Угнаенняў не ўносілася.

Ураджай зярна азімага жыта—11 ц з 1 га; вышэй чым па стараворных землях.

Як бачым, ураджай атрымаўся здавальняючы, але, відавочна, ён быў-бы значна большым пры ўжыванні ўгнаенняў.

В. Сухадолы з сезонным збыткоўным увільгатненнем

Агульная агреглебавая характеристыка. Пераважаюць плоскія і параўнальна паніжаныя раўніны і палі. На паверхні нярэдка дэпрэсіі.

Два варыянты грунтоў: а) цяжкія суглінкі і гліны, або в) лёгкія з паверхні, але з блізкім падсціланнем водаўпорных слоў.

Грунтовыя воды—хаця больш або менш удаленыя, але дрэнны сток паверхневых вод, слабая фільтрацыя ў глыбіню, а часамі нацяканне з суседніх павышаных месц. Адсюль па сырых сезонах ствараецца збыткоўнае ўвільгатненне да застайвання на паверхні. Да гэтага тут звычайна далучаецца біялагічнае забалачванне ад шчыльной дзярніны.

У рэзультаце нездавальняючых гідралагічных умоў на падзолісты працэс глеб па вільготных сезонах накладаецца анаэрабіёз (недахоп кісларода і развіццё анаэробных мікраарганізмаў) са з'явамі *тарфянізацыі, аднаўлення і аглеення, з рэакцыяй*

на закісле жалеза ў верхнім слоі глебы, і амаль поўная адсутнасць працэсаў нітрыфікацыі.

Глебы—моцна кіслыя, найбольш вышчалачаныя, з магутнай і шчыльнай дзярнінай, тыпу дзёрнавых і тарфяніста-глеевых падзолаў. Паверхня глебы, як правіла, бывае ўсеяна зямлістымі і мохавымі купінамі, нярэдка густой сеткай і вялікіх размераў.

Гарызонт A^0 —арганагенная маса 3—5 см. A^1 дзярністы, 10—15 см часткова гуміфікованы, асабліва ў тарфяністых рознасцей.

Гарызонт A^2 —рэзкі падзол, бяляк, безгумозны, з масай дробавідных канкрэций гідрагенаў вокіслаў жалеза, алюмінія. Гарызонт В—з пастаяннымі прызнакамі аглеення, асабліва ў ніжній частцы.

Колькасць гумуса ў гарызонце А ў дзёрнавых падзолаў да 3% , у тарфяністых $5-6\%$ і больш, аднак з рэзкім падзеннем у гарызонце A^2 да $\frac{1}{2}\%$. pH каля 4. Гідрагалітычная кілотнасць высокая—10—12 куб. см. Ступень насычанасці асновамі нізкая: $30-60\%$.

Задзярнелы і заімшэлы хмызняк (хмызняковыя сенажаці). Адрозніваюцца ад іншых відаў гэтага тыпу сваім комплексам расліннага пакрову: паляны суцэльнага сіўца (белавуса *Nardus stricta*) з дамешкай асок і моху ў перамежку з зараснікамі хмызняку (беразняк з дамешкай дуба-асіны). Пры гэтым лугавіны з пастаяннымі спадарожнікамі—купінамі (землістымі, як рэзультат дзеянасці мурашак і мохавымі; мох звычайна пакрывае застарэлую зямлістую купіну). Купіны ўтварыліся ў рэзультаце адзічэння луга (спачатку па зведзенаму лесу іх не было) і яны прадаўжаюць расці ў колькасці і па аб'ёму. Дзярніна тут адзначаецца магутнасцю і пругкасцю і дрэнна паддаецца разлажэнню. Пад

кустамі глебы са слабай дзярнінай рыхлыя, нават часткова структурныя і больш гумозныя.

Да гэтага тыпу расліннасці (фаза щчыльна-кустовых, сіўцова-асокавых згуртаванняў, моцна заімшэлых і з хмызняком) сухадольныя лугі звычайна прыходзяць у сваей натуральнай эвалюцыі (фазы развіцця дзёрнавага працэсу — па схеме акад. Вільямса), узмацняючыся і паскараючыся пасвіннем жывёлы і наогул без усякага д oxygenду з боку чалавека.

Застарэлые выганы па свайму развіццю і становішчу вельмі блізкі да тыпу хмызняку. Тут толькі можа быць менш зараснікаў, кустоў і пнёў, але паверхня глебы яшчэ больш ушчыльнена.

Сырыя залежы прадстаўляюць розныя пераходы да толькі што адзначаных відаў і часцей характерызуюцца адсутнасцю дрэўных каранёў у глебе, меншым астаткам пнёў і кустоў.

Хмызнякі, застарэлые выганы і залежы, як відаць з характерыстыкі грунтаў іх, сустракаюцца на вельмі рознастайных пародах, ад пяскоў і супесей да суглінкаў і глін, а таму карыстаюцца самым шырокім распаўсюджаннем ва ўсіх раёнах БССР. Пасля пералогаў гэта група відаў угоддзяй найбольш абшырная. Асабліва трэба адзначыць вялікія масівы іх на цяжкіх пародах у трохвугольніку Орша—Шклоў—Горкі; у Прыдзвінскай нізіне; у Дзяржынскім раёне (так званыя нізінныя сельсоветы); на больш лёгкіх рознасцях у цэнтральнай паласе (был. Бабруйская акруга — на левым узбярэжжы р. Сожа); ва ўсім Палессі пры блізасці водаўпорных праслояў. Агульная плошча хмызняку займае каля 200 тыс. га.

Агульная схема меліярацыйных і агратэхнічных прыёмаў пры асваенні хмызнякоў, застарэлых выганаў і сырых залежаў

Форма скарыстання. Даны від лугавых угоддзяў прадстаўляе з сябе вельмі задзярнелыя і заімшэлые землі, з надзвычайна нізкай прадукцыяй—да 5-6 ц з 1 га самых дрэнных кармоў (белавуса, асок). Падтрымліваць тут і ў далейшым сенажатныя або пашавыя ўгоддзі, відавочна, зусім невыгадна, і акультурыца гэтыя землі можна толькі праз карэннае амаладжванне дзёрнавага слоя—*разворваннем пад палявыя культуры*, пры дапамозе цэлай сістэмы меліярацыйных і агратэхнічных прыёмаў.

Экстэнсіўнае асушэнне. Для барацьбы з *вымачкамі* пасеваў ад збыткоўнага ўвільгатнення, а таксама з *дрэннай аэрацыяй* ад заплывання, ушчыльнення ворнага слоя і з зямлістымі і лістымі коркамі на паверхні, тут абавязковы прыёмы экстэнсіўнай асушкі: сістэма сточных баразён, кротавы дрэнаж або *грабяністое ўзорванне* ў камбінацыі з рэдкімі *адкрытымі канавамі*.

Пры больш зацяжным застоі вод і забалачванні неабходны *дрэнаж* у выглядзе закрытай, дастаткова густой сеткі дрэн. Заўважым, што на тарфяніках для асушкі зусім дастаткова бывае аднаго дрэнажа. На цяжкіх-жа мінеральных глебах, дзе фільтрацыя вільгаці адбываецца значна марудней, дрэнаж неабходна яшчэ камбінаваць з толькі што пералічанымі прыёмамі экстэнсіўнай асушкі. Мэтазгоднасць і спосабы такой комплекснасці інтэнсіўнай і экстэнсіўнай асушкі неабходна вывучаць і распрацоўваць.

Эфекты ўнасць сістэмы сточныx баразён дастаткова апрабавана. Барозны праводзяцца плугамі або акучнікам па напрамку стоку вод; праводзіць іх значна выгадней з *весені*, або *вясной*, зараз-жа пасля пасеву; валікі зямлі па краях баразён неабходна разраўніваць, як неабходна прачышчаць і самыя барозны. Гушчыня сеткі баразён вызначаецца ступенню паверхневага забалачвання поля; звычайна яны праводзяцца на адлегласці 10—8—6—4 і 2 м адна ад другой. Сістэма сточных баразён павінна мець выхад у агульную збіральную і адводзячу адкрытую канаву, якая праводзіцца двайным заездам плуга або канавакапацелем.

Кротавы дрэнаж даўно карыстаецца шырокім распаўсядженнем, напрыклад, у Англіі і Амерыцы. У нас у Саюзе ўжыванне яго яшчэ слабае, і розныя прыёмы толькі вывучаюцца. Аднак, гэты метад мае за сабой вялікія перспектывы. Дрэны (падобныя на кротавыя ходы) праводзяцца звычайна плугам з дапасаванай да яго на ланцужку (даўжынёй да 10 см) жалезнай конусападобнай масіўнай *грушай*, дыяметрам у тоўстай частцы да 7 см. Для абліягчэння праходу груши перад ёй ідзе нож. Праводка кротавых дрэн такім чынам адбываецца адначасова з узорваннем участка. Дрэны па заданию можна праводзіць на глыбіні 20—25—30 см і глыбей, не адымаючы груши ад плуга, або праз баразну. Зразумела, усе кротавыя дрэны павінны адкрывацца ў *сточную канаву*, якая, як і пры сістэме сточных баразён, праводзіцца на паніжэнне часткі схіла. Адзін раз закладзены кротавы дрэнаж аказвае дзеянне на працягу некалькі гадоў, не менш 3—5 і нават больш.

Відавочнай перашкодай пры карыстанні кротавым дрэнажом, абмяжоўвающим яго ўжыванне, з'яўляецца перш за ўсё плоскі рэльеф поля, дзе сток для вод вельмі цяжкі або зусім спыняецца; пэўныя парушэнні для работы кротавых дрэн будуць і пры наяўнасці невялікай, але рэзкай хвалістасці паверхні участка.

Другое абмежаванне ўзнікае ад дрэннай звязнасці глебавай масы, як на супесях і асабліва на пясках, дзе не атрымліваецца трывалых трубак.

Пры закладцы кротам дрэн на вялікай глыбіні (50—70 см) і асабліва на лёгкіх грунтах, дрэны, папершае, праводзяцца асобна ад прыёму ўзорвання і спецыяльным прыборам, а к таму-ж вынайдзена механізаваная закладка ганчарных труб.

Пры плоскім рэльефе поля, калі цяжка або зусім немагчыма скарыстаць прыёмы сточных баразён і кротавы дрэнаж, можна дасягнуць пэўнага эфекту *грабяністым узорваннем*, г. зн. вузка-загоннае ворыва ў звал. Даны спосаб, відавочна, прымітыўны, адсталай агратэхнікі, працаёмкі, перашкаджаючы механизациі, але адмовіцца ад яго поўнасцю на даным этапе і там, дзе іншыя прыёмы правесці немагчыма, было-б немэтазгодна. К таму-ж, як паказвае вопыт, шырыню і вышыню валікаў можна рэгуляваць так, што перашкод для пасеву і ўборкі культур машиналі можна пазбегнуць. У той-же час загоннае ўзорванне можна выконваць і трактарам, шляхам паслядоўных заездаў.

Прыёмы пярвічнай планіроўкі паверхні і падрыхтоўкі дзярніны да пад'ёму на разглядуемых угоддзях, пры наяўнасці хмызнякоў, пнёў, магутных здымшэлых дзярнін, купін і комплекса дробных дэпрэсій, з'яўляюцца надзвычайна важнымі

момантамі. Неабходныя мерапрыемствы зводзяцца да наступнай схемы:

а) Расчыстка, карчоўка, уборка і спальванне раслінных астаткаў.

б) Пры вялікай і густой сетцы купін—папярэдняе зразанне іх (механізаваны спосаб—купінарэз), разбіўка і выраўніванне матэрыялам іх дэпрэсій, з адначасовым зараўніваннем ям ад карчоўкі. Ігнараванне гэтых мерапрыемстваў рэзка сказваецца на аднароднасці ўзорвання, выклікаючы частыя агрэхі, з якімі змагацца пазней значна трудней, чым правесці папераджальную планіроўку паверхні.

в) Выпальванне зараснікаў белавуса раннай вясной.

г) Дыскаванне дзярніны перад пад'ёмам яе (рэкамендаваны прыём праф. Осіпавым у газ. „Социал. земл.“, 1934 г., на прыкладзе работ калгасаў Захдний вобласці) заслухоўвае самай сур'ёзнай увагі, але патрабуе далейшага вывучэння.

Пад'ём пласта і яго апрацоўка. Наяўнасць шчыльнай і магутнай дзярніны, а таксама рэзка выражанага бляка-падзола выклікае пры ўзорванні і апрацоўцы пласта рад сваіх цяжкасцей і асобных прыёмаў.

Першае ўзорванне трэба праводзіць вясной або раннім летам, каб пласт мог лепш праветрыцца і разлажыцца. Ранняму веснавому пад'ёму тут перашкаджае збыткоўная вільгаць і небяспека ўтварэння шліфаванай ушчыльненай паверхні падворыўнага слоя. Пад'ём пласта—трактарам, балотным або хмызняковым плугам („Кейс“), а таксама параконным плугам („Сакс“) без прадплужніка

і абавязкова пры поўным абароце пласта, з папраўкай недавернутых.

Глыбіня ўзорвання. Пры падняцці цаліны на падзолістых глебах звычайна трымаліся правіла араць на глыбіню магутнасці перагнойнага гарызонта, не выварачваючы бяляка-падзола. Калі захоўваць гэта правіла, то асноўнае ўзорванне прышло-ся-б праводзіць толькі на глыбіню 12—8 см (паколькі ў велізарнай большасці выпадкаў у падзолістых глеб, а tym больш у падзолаў, магутнасць перагнойнага гарызонта хістаецца каля 10 см), чаго рабіць, зразумела, нельга і недапусціма. Гэтym самым падтрымлівалася-б асуджаная тэорыя мелкага ворыва для падзолістай зоны.

Пярвічны пад'ём пласта павінен праводзіцца не менш як на 15 см. Больш-жа мелкае ўзорванне звязваецца з небяспекай перасыхання пласта, з дрэнным адміраннем і разлажэннем дзяніны, з павелічэннем пустазелля, з труднасцямі праводзіць аднародны пад'ём пласта і г. д.

У той-же час рад навейших доследаў па акультурванню падзола і па паглыбленню ворнага слоя з захватам бяляка-падзола разбураюць старае прадстаўленне „аб недатыкальнасці“ падзола і ўстанаўляюць суправаджаючыя прыёмы, якія дазваляюць рабіць узорванне глыбей, чым сучасная магутнасць перагнойнага гарызонта. Прывядзем некаторыя прыклады з серыі доследаў.

Доследы з лабараторыі глебазнаўства ТСХА (праф. Чыжэўскі і Багамолаў— „Химизация социалистического земледелия“, I, 1935 г.).

Дослед праводзіўся на падзолістым суглінку, развітым на марэннай гліне. Магутнасць падзоліс-

тага гарызонта 20 см. Узорванне на 17 см. Пасеў—яравая пшаніца. Дослед пастаўлен з двумя варыянтамі глеб: 1—нармальная глеба і 2—тая-ж глеба, але з удаленнем з яе культурнага слоя A¹, г. зн. на аголеным падзоле A², прычым пры другім выпадку ўносіцца па схеме ўгнаення. Калі ўраджай зярна на нармальной глебе прыняць за 100, то атрыманыя рэзультаты зводзяцца да такіх лічбаў:

1.	Нармальная глеба	100%
2.	Аголены падзол без ўгнаення	22%
3.	„ „ + NPK (45 кг)	115%
4.	„ „ + гной (36 т)	127 %
5.	„ „ + NPK + 25% пяску.	155%

Як бачым, аголены падзол без усякіх ўгнаення сапраўды рэзка знізіў ураджай, амаль у 5 разоў; але той-ж аголены падзол ўгноены ў першы год свайго асваення даў заметна павышаны ўраджай, які быў большым, чым такі-ж на звычайнай (нармальной) глебе. Агульны вывод: падзолісты гарызонт A² бедны пажыўнымі рэчывамі і пры разорванні ўладае дрэннымі фізічнымі ўласцівасцямі, але пры адпаведных мерах ўгнаення дастаткова і хутка акультывуецца.

Доследы В. Е. Егорава. Праведзены на Захдний даследчай станцыі, на цаліне з пад лесу; глеба—моцна падзолістая, з прызнакамі паверхневага забалачвання (па нашай класіфікацыі—падзол) на лёсавіднай гліне; пры такіх-ж варыянтах як і ў праф. Чыжэўскага: 1—на нармальной глебе і 2—на аголеным падзоле. Серыя доследаў праведзена на працягу раду гадоў, пачынаючы з 1924 г. У цэнтры ўвагі ставілася задача — магчымасць

акультурвання падзола шляхам лубінізацыі і ўгненняў. З цэлага раду вывадаў аўтара для нашых мэт прывядзем наступныя:

„Акультуранне моцна ападзоленых цалінных глеб можа быць ажыццяўлена на фоне карэннай запраўкі лубінам.

Пры акультуранні цалінных глеб найбольшы эфект атрымліваецца ад ужывання гною, торфу, NPK і NPK+вапна.

Разворванне моцна ападзоленых цалінных глеб, пры невялікай магутнасці гумусавага гарызонта, немінуча звязана з увядзеннем у культуру падзолістага (падворыўнага) гарызонта, у праціўным выпадку яно будзе прадстаўляць варыянт мелкага некультурнага ворыва.

Апрабаванае ў доследзе акультуранне чыстага падзолістага гарызонта з ужываннем арганічных і мінеральных угнаенняў дало высокі становучы эфект.

На фоне карэннай запраўкі лубінам пладароднасць чыстага падзола была паднята да пладароднасці цаліннай глебы; па ільну і лубіну ўраджай на падзоле быў вышэй нават, чым ураджай на цаліннай глебе.

„Паслядзеянне“ сістэмы акультурання падзола і цаліннай глебы не вычэрпваецца бліжэйшымі 2-3 гадамі, а пашыраецца на больш доўгі час“ (В. Е. Егораў).

Заўважым, што доследы В. Е. Егорава поўнасцю супадаюць з рэзультатамі праф. Чыжэўскага і ў той-жа час маюць у сабе каштоўнае ўказанне на лубінізацыю, як становучы і даступны сродак пры асваенні і акультуранні падзолаў.

З артыкулаў І. С. Лупіновіча і Б. А. Саноцкага, па доследах 1934 г. па паглыбленню вор-

нага слоя, вынікае, што ўцягненне падворыўнага бяляка-падзола ў культурны ворны слой пры ўзорваннях ад 10 да 25 см глыбінёй (з ужываннем угнаення) дае паступовы прырост ураджаю. Па нагляданнях-жа праф. Нікалаева за паводзінамі пустазелля ў доследах Лупіновіча устанаўліваецца, што больш глыбокое ворыва на падзолістых глебах з'яўляецца сродкам барацьбы з пустазеллем.

Такім чынам устанаўляецца, што падзол зусім адзначана і быстра паддаецца асваенню; значыцца, больш глыбокое ўзорванне пры пад'ёме цаліны падзолаў (глыбей чым гумозны слой) зусім магчыма, чым наогул аблягчаецца задача стварэння магутнага культурнага слоя ў падзолістай зоне. Аднак, вырашэнне праблемы павінна ісці толькі пры дапамозе *хімізацыі* (гной, торф, сідэрацыя і мінеральныя ўгнаенні разам з вапнай). Да гэтага трэба дадаць, што больш глыбокое ворыва павінна абавязкова праводзіцца пры больш ранніх тэрмінах пад'ёму, каб вывернуты слой падзола мог лепш праветрыцца да пачатку пасеву; некалькі ніжэй мы спынімся яшчэ на адным важным у гэтих адносінах прыёме—старанным пераворванні пласта. Трэба думаць, што гэты спіс суправаджуючых мер пры больш глыбокім ворыве і асваенні падзолаў далёка яшчэ не вычарпаны.

Планіроўка паднятых пластоў цяжкімі драўлянымі валакушкамі, па доследах Інстытута механізацыі, дае вельмі добрыя рэзультаты, як сродак барацьбы з *няроўнасцямі* пярвічнага ўзорвання на задзярнелых сенажацях і выганах, маючых шмат купін і ўсякага роду дэпрэсій.

Дыскаваннем паднітых пластоў дасягаюць адначасова многіх мэт: рыхленне і разрэз пласта, прыцісканне пластоў да баразны (што вельмі важна для змыкання пласта з падглебай пры капілярным жыўленні вільгаці), а таксама выраўніванне дыскамі паверхні паҳаці. Таму дыскаванне з'яўляецца зусім неабходным агульным прыёмам пры апрацоўцы паднітых пластоў. Аднак, занадта моцнае дыскаванне вядзе да распылення і заплывання ворнага слоя. У гэтых адносінах мае важнае значэнне і час дыскавання. Калі паднятая цаліна намячаецца для пасеву вясной, то дыскаванне лепш аднесці да позняй восені і нават да вясны.

Прыкатванне. Ужыванне цяжкіх каткоў з мэтай выраўнівання паверхні і аднаўлення капілярнага контакта з падворыўным слоем з'яўляецца тут мерай вельмі спрэчнай, паколькі пры гэтым атрымліваецца значнае ўшчыльненне ворнага слоя, які, наадварот, якраз патрабуе рыхлення і аэрацыі. Ужываннем валакуш і дыскаваннем дастаткова вырашаюцца задачы, якія ўскладаюцца на каткі.

Час першай сяўбы. Пасевы ў першы-ж год пад'ёму на вельмі задзярнелых, збыткоўна ўвільгатнёных і асабліва на цяжкіх глебах часцей дрэнна ўдаюцца. Неабходна прыняць за правіла— падымаць такія землі раннім летам, даць пласту лепш праветрыцу за лета і восень і прамерзнуць зімой, а *першы пасеў на пласту рабіць толькі ў наступным годзе вясной*.

Пластавыя культуры. Найбольш выпрабаванымі і надзейнымі з'яўляюцца *віка з аўсом і авёс*. За апошні час усё больш накапліваюцца факты ас-

ваення падзолаў праз лубінізацыю. Лён лепш удаецца другім і нават трэцім коранем. Па існующых доследах нельга сказаць, каб у перыяд пластавых культур добра ўдаваліся чырвоныя канюшыны; яны нярэдка вельмі вымакаюць і наогул дрэнна развіваюцца. Трэба чакаць лепшых рэзультатаў ад белых, шведскіх відаў канюшыны.

Норма высеву павінна быць павышана на 10—15%, бо частка насення ў гэтых умовах звычайна прападае.

Способ пасеву—дыскавай сеялкай; сашніковая тут працуе з агрэхамі, раскідны-ж заўсёды дае больш нізкі ўраджай.

Пераворванне пласта. Пластавыя культуры на асвойваемых землях тыпу хмызнякоў звычайна суправаджаюцца вялікай неаднароднасцю свайго развіцця (плямістасць): побач з добра развітымі культурамі ўкрапліваюцца ўчасткі заметна прыгнечаныя (да поўнай гібелі). Гэта стракатасць выклікаеца цэлым комплексам прычын, з якіх вылучаны наступныя. Папершае, неаднароднасць самой глебы хмызняковых лугоў ад складу дзікай расліннасці: пад кустамі яна больш гумозная і дастаткова рыхлая, са слабай дзярнінай; пад травяным-ж пакровам белавуса (сіўца)—больш злосны падзол з магутнай, шчыльной і вельмі заімшэлай дзярнінай. Затым паверхня тут прадстаўлена густой сеткай дробных дэпрэсій рознага паходжання і розных размераў і відаў купін. Ад няроўнасці паверхні плуг то ўразаеца глыбока (выворваеца бяляк падзола і нават бура-чырвоны гарызонт В), то толькі слізгае, захватваючы адзін дзёрн, або робіць пропускі-агрэхі.

У рэзультаце ўсяго гэтага паверхня паҳаці паднятай цаліны стракаціць рознымі колерамі: чорны (гумозны слой), шэры і белы (падзол), буры і чырвоны (вывернуты гарызонт В) і зялёны (агрэхі, непаднятая цаліна). Хімічныя, фізічныя і біялагічныя ўласцівасці такой паҳаці, зразумела, заметна мяняюца вельмі кантрастна і на блізкіх адлегласцях.

Як немінучы вынік адсюль—неаднароднась развіцця ўсіх пластавых культур, вялікая стракатасць іх, рэзка зніжаюча ўраджай. Сюды і павінны быць накіраваны меры барацьбы са стракатасцю пасеваў. На рад прыёмаў мы ўказвалі вышэй (планіроўка паверхні, падрыхтоўка дзярніны да пад'ёму і інш.). Сярод іншых надзвычайна важным момантам з'яўляецца *стараннае пераворванне пласта* ў сувязі з суправаджаючымі мерамі—*радавы пасеў і ўгнаенні*.

Пераворванне пласта тут сапраўды дае высокі ўздым прадукцыі, бо гэтым прыёмам дасягаецца перамешванне гумознага гарызонта дзярніны з падзолам і адначасова нівеліруеца мікрарэльеф. На трэці год пад'ёму гэту меру трэба ўзвесці ў абавязковое правіла. Аднак, неабходна вывучаць умовы і магчымасць яшчэ больш ранніх тэрмінаў пераворвания. Ніжэй прыводзяцца рэзультаты доследаў па вывучэнню пераворвання пласта ў камбінацыі са спосабамі пасеву і ўгнаеннем.

З рэзультатаў доследаў 1934 г. па асваенню цалінных земляў тыпу „хмызнякоў“

Апорны пункт Аграглебавага інстытута БелАН у соўгасе „Мацюты“. Дослед праведзены сумесна з Ільнаводчай даследчай станцыяй.

Глебы—дзёрнавы падзол, лёсавідны цяжкі суглінак, на глыбіні каля 1 м падсцілаецца марэнай.

У 1932 г., пасля расчысткі і карчоўкі хмызнякоў, цаліна паднята трактарным плугам „Кейса“.

У 1933 г. паднятая пласты цаліны аставаліся ў стане „дзікага“ папара.

У 1934 г. пасеў *аўсу*. Па ўгненаму (NPK) і няўгноенаму фону вывучаліся *прыёмы апрацоўкі* пласта і *спосабы пасеву* па наступнай схеме:

Ураджай аўсу ў цэнтнерах на 1 га

Дзялянка № 1.

Зярна Саломы

Дыскаванне, без угнаення, раскідны пасеў 5

—

Дзялянка № 2.

Дыскаванне, без угнаення, радавы пасеў
дыскавай сеялкай 10,5 16,5

Дзялянка № 3.

Дыскаванне, угнаенне NPK, радавы пасеў
дыскавай сеялкай 14,5 21,8

Дзялянка № 4.

Пераворванне пласта і дыскаванне, без
угнаення, радавы пасеў дыскавай сеялкай . 12,2 19,9

Дзялянка № 5.

Пераворванне пласта+дыскаванне, угнаен-
не NPK, радавы пасеў дыскавай сеялкай . 17,1 26,8

Вывады з доследу: 1. Ва ўсіх доследах угноены фон (NPK) даў заметны прырост ураджаю.

2. Значная перавага *радавога* пасеву перад раскідным (пар. доследы дзялянак № 2-1).

3. Відавочная эфектыўнасць *пераворвання* пласта ў параўнанні з простым дыскаваннем (дзялянкі № 4—2 і 5—3).

4. Найбольш нізкі ўраджай аўсу атрымаўся пры камбінацыі агратэхнікі: простае дыскаванне пласта пры раскідным пасеве, без угнаення—5 ц зярна з 1 га.

5. Найвышэйшы ўраджай атрымаўся пры ўмовах пераворвання пласта + дыскаванне+радавы пасеў па ўгноенаму фону—17,1 ц зярна з 1 га.

6. Найбольшая стракатасць у развіцці культуры аўсу (плямістасць) была на дзялянцы № 1 (дыскаванне, раскідны пасеў, без угнаення). Надварот, на дзялянцы № 5 (пераворванне пласта, радавы пасеў па фону НРК) плямістасць была ліквідавана поўнасцю.

Віды і сарты культур. Пры асваенні і акультураванні земляў са збыткоўным увільгатненнем трэба зварачаць асаблівую ўвагу на выбар відаў і сартоў зернавых культур і сумесей траў: сеяць і вывучаць больш вільготаўстойлівые, якія мірацца з аслабленай аэрацыяй глеб. У гэтых адносінах ужо выпрабаванымі з'яўляюцца: сярод відаў аўсу— „Лігава II“, „Залаты дождж“; з сумесей траў— цімафееўка, лісаход, шведская канюшына і г. д.

Угнаення. Практыка паказвае, што асвайваць задзярнелыя падзолы без угнаення нельга, і гэта зразумела. Тут зусім неабходна ў першую чаргу ўнясенне арганічных угнаенняў (гной, торф, іх камбінацыі, кампосты, лубінізацыя), або поўныя мінеральныя угнаення, а таксама вапнаванне.

На гэтых моцна кіслых глебах павінны знайсці шырокое ўжыванне фасфаратная мука, костная і попел. Значны эффект атрымліваецца пры ўнясенні азоцістых угнаенняў вясной—у некалькі прыёмаў, спосабам так званых „падкормак“, асабліва пад лён.

Некаторыя рэзультаты доследаў асваення хмызнякоў калгасамі БССР

Як адзначалася вышэй, задзярнелая сенажаці і выганы шырока распаўсяджены ў БССР і сустра-
каюцца на ўсялякіх па механічнаму складу гле-
бах—ад пяскоў да глін. Раслінны пакроў іх усюды
даволі пастаянны: белавус (сівец) разам з асокамі
і імхамі, а па іх асноўнаму фону больш або менш
густыя і частыя зараснікі хмызнякоў.

1. Калгасы Клімавіцкага раёна. Глебы—пад-
зол на вільготных, магутных пясках. Апрацоўка
рабілася матыкамі; пасеў—проса, без усякіх угнаен-
няў. Ураджай 1934 г. атрымаўся каля 6 ц на 1 га.

2. Клімавіцкі раён. Глебы—падзол, супяс-
чаны, пераходзячы ў пяскі і падсцілаемы марэнай
(на глыбіні каля 1 м). Мер асушэння і угнаення
не ўжывалася.

Пасевы ячменю і ільну ў 1933 г. поўнасцю
прапалі.

Жыта ў 1934 г. дало ўраджай каля 4 ц на 1 га.

Доследы з *тарфаваннем* усюды даюць значны
эффект.

3. Аршанскі раён. Соўгас „Межэва“. Глеба—
падзол на лёсавідных глінах. Пад'ём цаліны хмыз-
някоў летам 1932 г.; глыбіня ўзорвання 15 см
(участак у 40 га). Без дрэнажа і угнаення. Пасеў
азімага жыта ў год пад'ёму 1932 г. і ў мачлівы
1933 г. моцна пацярпеў ад вымачак (на 60—70%).

У 1934 г. даны ўчастак вясной *перавораны*
і зроблены пасеў сумесей шматгадовых траў:
шведскай канюшыны, лісаходсту, мяліка. Залу-
жэнне атрымалася даволі добрае.

Другі доследутым-жа соўгасе. Пад'ём у 1933 г. восенню. Участак дрэніраваны адкрытымі канавамі, праведзенымі на адлегласці каля 300 м адна ад другой. Вясной 1934 г. пасеў *аўсу* (без угнаення). Ураджай сабраны каля 10 ц на 1 га.

Праведзены тут-же дослед з *баразнаваннем* на стараворных глебах (раней былі пад хмызняком) даў вельмі станоўчы рэзультат.

Ніzkія ўраджаі ў апісаных і ў падобных ім доследах асваення хмызнякоў усюды аб'ясняюцца аднымі і тымі-ж прычынамі: адсутнічае меліярацыя, не ўжываецца ніякіх угнаенняў, а апрацоўка вядзеца самая прымітыўная. На тых-же землях, дзе ўжывалася палепшаная агратэхніка і асушэнне (уносіўся торф, праводзіліся сточныя канавы або барозны), наглядаецца зусім іншая карціна—заметнае і рэзкае павышэнне ўраджаю.

Да асваення западзін

Западзіны ў выглядзе невялікіх паглыбленняў спарадычна сустракаюцца на большай частцы палёў, але ў некаторых раёнах БССР яны вельмі густой сеткай украплены на раўнінах не толькі паніжаных, але і высокіх плато, набываючы тут харектар суцэльных мікрарэльефных комплексаў. Такія збароджаныя дробнымі дэпрэсіямі палішырока распаўсюджаны ва ўсім Палессі і ў прадпалескіх раёнах. Суцэльны мікрарэльефны комплекс, у выглядзе густой сеткі варонкападобных западзін, прадстаўляе сабой усё лёсавае плато Горкі-Мсціслаў і да мяжаў Заходній вобл. (был. Смаленскай губ.). Прыпадлівы западзінны рэльеф нярэдка наглядаецца ў паўночнай зоне, асабліва

ў раёнах канечных марэн, а таксама ў радзе заходніх раёнаў (як, напрыклад, Клімавіцкі раён і інш.).

Глебы западзін, наогул, заўсёды збыткоўна ўвільготнены да поўнага забалачвання. Вада багата абвадняе іх і нярэдка запаўняе да краёў у вільготныя сезоны, у больш-жы сухі час пэўная частка западзін дастаткова прасыхае. З акружаючых вышынь у западзіны разам з вадой прыносіцца іл і дробназем размываючыся і эрадыруючыся развораных палёў. У больш рэдкіх выпадках у западзіны прыцякаюць і жорсткія вапняковістыя грунтовыя воды.

Адсюль, зразумела, тыпы і віды глеб па западзінах даволі рознастайныя. Аднак, у масе ў іх пануюць *падзола-балоцістыя*, якія часамі пераходзяць у *тарфяністыя падзолы* і *сапраўдныя тарфяна-глеевыя*. Такавы, напрыклад, глебы западзін усіх пясчаных раёнаў Галесся і іншых з лёгкімі грунтамі, а таксама амаль на ўсім лёсавым плато был. Аршанскай акругі.

Пры наяўнасці прытоку карбанатных вод (жорсткіх) у западзінах бываюць развіты *цёмнакаляровыя*, *лугавыя*, *вільготна-лугавыя*, або *лугавабалоцістыя* глебы. Прыкладам іх можа служыць Дубровенскі раён і некаторыя сельсоветы ў Галесі, часткова ў раёнах канечных марэн, у паўднёвой частцы Клімавіцкага раёна. Калі западзіны размешчаны сярод развораных палёў, тады звычайна верхняя частка глебы бывае прыкрыта ілістым пладародным наносам да 20 і 80 см магутнасці (як гэта распаўсюджана ў западзін лёсавага плато).

У большасці выпадкаў западзіны з'яўляюцца забалочанымі, адзічэўшымі землямі, радзей яны разворваюцца або выкарыстоўваюцца як лугавіны.

Размеры кожнай западзіны невялікія, але агульная плошча іх, а адсюль і значэнне ў гаспадарцы, бяспрэчна, вялікае. І таму для раёнаў, дзе яны дастаткова распаўсюджаны, паўстае *неадкладная* і *важная* задача іх асваення.

Галоўнымі цяжкасцямі пры асваенні западзін з'яўляюцца, папершае, раскіданасць іх дробнымі ўчасткамі сярод фону іншых глеб роўных палажэнняў і, зразумела, шырокія аднастайныя прыёмы асваення і акультурвання глеб западзін з гэтага боку сустракаюць галоўнае затрудненне.

Другая асноўная арыгінальнасць западзін у тым, што яны ў зімні час забіваюцца снегам, пакрываюцца магутнымі ледзянымі коркамі, а з вясны і восені, а часткова і летам затапляюцца нацечнымі павярховымі водамі, якія, дзякуючы замкнутасці рэльефа западзін, надоўга затрымліваюцца тут і павольна сцякаюць нават пры дрэнажы. Усё гэта асабліва згубна сказваецца на зімуючых культурах (жыце, пшаніцы, канюшыне).

Адсюль першай мерай, асабліва для вялікіх і глыбокіх западзін, з'яўляецца *асушэнне* сточнымі канавамі, для чаго (адпаведна са склонам рэльефа) асобныя западзіны можна ўводзіць у цэлую сістэму. Пры наяўнасці ў ґрунце пясчаных або наогул добра фільтруючых парод ужываецца *вертыкальны* дрэнаж, у выглядзе паглынаючых калодзежаў, запаўняемых камнямі, щчэбнем і інш.

Больш *плоскія* западзіны разворваюцца. І тут поўная магчымасць пасеву яравых хлябоў, сілосных, кораньплодаў і некаторых гародных культур,

у плане агульнага пасеву на даным полі. У гады сярэдніх ападкаў, а асабліва ў засушлівых, па такога роду паніжэннях яравыя пасевы даюць нават самыя максімальныя ўраджаі ў парабаўнанні з іншымі элементамі рэльефа поля. Ніжэй мы прыводзім такія прыклады з нашых доследаў 1931 г. з ваколіц Горак.

Параўнальны ўраджай яровых культур па розных участках рэльефа летам 1931 г. у ваколіцах Горак

Глебы і рэльеф	Лён	Капуста	Брушка	Бульба
1. Лугава - балоцістая, па плоскіх шырокіх паніжэннях.	100	-	-	-
2. Тарфяністы падзол в намытым верхам па западзінах і шлейфах шырокіх паніжэнняў.	85	100	100	52
3. Дзёрнавы падзол з намытым верхам па западзінах . . .	80	78	-	62
4. Падзолістая нармальная на роўных мясцах	70	-	98	66
5. Падзолістая поўзмытая на схілах.	55	54	-	85
6. Падзолістая змытая на ўзбуграных мясцах	50	-	76	78
7. Тарфяністы падзол вялікіх западзін, дрэніраваных канавамі.	-	-	-	100

Як відаць з прадстаўленай параўнальнай табліцы, пэўныя глебы западзін і паніжэнняў з'яўляюцца сапраўды высокакаштоўнымі землямі,

і ў гады, падобныя на 1931, даюць параўнальна максімальная ўраджаі пэўных яравых культур.

Азімые культуры і канюшыны, па нашых шматгадовых нагляданнях у ваколіцах Горак, у западінах лёсавага плато сістэматачна вымакаюць, або выправаюць, нярэдка да поўнай гібелі. Паколькі дрэнаж для такіх культур мала дапамагае (пакуль вада сцячэ і далёка няпоўнасцю, вымачкі паспяваюць сказацца, а выправанне ад снегу і ледзяных корак зусім не гарантуеца ніякім дрэнажом), то на даным этапе становішча нашых сродкаў барацьбы, воляй няволі прыходзіцца западзіны з азімых пасеваў *выключыць*, інакш працадае праца, пасеўны матэрыял, час і зямля. Аднак у гэты час западзіны неабходна выкарыстаць выбарачна для пасеваў пэўных яравых культур, або аднагадовых траў.

Глыбокія западзіны і нізіны, пасля асушкі іх, больш прыгодны для штучнага залужэння сумесямі шматгадовых траў з найбольш вільготаўстойлівых (лісаход, мялікі і інш.). У крайніх выпадках па западзінах можна разводзіць культуры хмызнякоў з прымысловымі мэтамі, што, напрыклад, практикуецца ў Германіі.

Метад *апрацоўкі* глеб западзін, паколькі яны часцей з'яўляюцца моцна задзярнелымі і заімшэтымі, будзе блізкі да таго, які толькі што апісваўся для ўгоддзя хмызнякоў.

З угнаенняў на падзола-глеевых глебах западзін патрабуюцца вапнаванне, калій і фосфар (фасфарат, попел), радзей бываюць патрэбны азоцістыя. На заіленых западзінах, дастаткова багатых глебах, можна на працягу раду год абыйсціся і без

угнаенняў. Зразумела, што на гумозных, слаба кіслых, або нейтральных па рэакцыі глебах западзін вапнаванне ўжываць непатрэбна.

Тып С. Забалочаная лугавая землі (нізінныя лугі, выганы і заліўныя лугі)

Прыурочаны амаль выключна да нізкіх участкаў схілаў або шырокіх дэпрэсій рэльефа: тэррас, перыферый балот, да рачных і аўражных далін і іх бліжэйшых схілаў.

Ва ўсіх выпадках працягlae або пастаяннае забалочванне выхадам і блізасцю грунтовых вод, а таксама сюды далучаюцца павярхоўна насякаючыя воды з суседніх вышынь або веснавыя разлівы рэк. Таму тут у глебах пераважаюць працэсы анаэробнага харектару—*грубы гумус да тарфянізацыі, аглеенне і аднаўленне*.

Глебы *нізінных лугоў* багаты арганічнымі рэчывамі, хаця гумусавы слой і невялікай магутнасці. Часцей яны бываюць задзернаваны і заімшоны, а на паверхні сустракаюцца зямлістыя і мохавыя купіны. Па рэакцыі глебавых раствороў нейтральны і нават щочачны, насычаны асновамі, радзей—слаба кіслыя.

Нізінныя гумозныя лугі і выганы часцей сустракаюцца ў раёнах суглінкаў, радзей сярод раёнаў з лёгкімі пародамі.

Алювіяльныя глебы далін рэк сустракаюцца ў двух галоўных тыпах.

1. *Слаістыя* поймы па павышаных прыбрэжных валах; тут глебы больш лёгкія па свайму механічнаму складу, рыхлыя, менш задзернаваны,

мала забалочаны і слаба гумозныя. Часамі яны складзены зусім сыпучымі, баравымі пяскамі.

Слаістыя поймы з лёгкімі глебамі—супесямі і пяскамі, больш распаўсяджены ў паўднёвай і цэнтральнай паласе і значна радзей у паўночнай зоне БССР.

2. Зярністыя поймы адразніваюцца больш звязнымі глебамі—суглінкамі і глінамі; заўсёды больш або менш гумозны; яны больш вільготныя, а па больш паніжаных участках пераходзяць у моцна забалочаныя рознасці. Распаўсяджены звычайна ў паўночнай зоне або паблізу сугліністых водападзелаў (адкуль прыносяцца больш дробназямлістых частакі). У гарызантальным профілі поймы, як правіла, займаюць больш цэнтральную частку іх.

Глебы пойм звычайна адразніваюцца насычанасцю асновамі, а па рэакцыі нейтральны, або слаба-щочачныя. Пладароднасць алювіяльных глеб абавязана галоўным чынам харектару прынасімых разлівамі дробназямлістых частачак—ілу гумознаму або гліністаму і вапне.

Нізінныя і заліўныя лугі выкарыстоўваюцца галоўным чынам пад культурныя лугі, хаця з вялікім поспехам могуць ісці пад палявыя культуры—тэхнічныя (асабліва канаплянікі), зернавыя і гародныя.

Па сваіх натуральных рэсурсах пажыўных рэчываў (запасы арганічных рэчываў, наносныя і лістистыя матэрыялы, насычанасць асновамі) нізінныя лугавыя землі адносяцца да лепшых прадстаўнікоў нанава асвойваемых земляў з мінеральных глеб. Аднак, яны маюць дзве асноўныя адмоўныя ўласцівасці: забалочанасць і задзярнелую заімшэ-

лую паверхню, барацьба з якімі складае галоўны змест мерапрыемстваў па іх акультуранню.

Таму на першым плане тут павінны стаяць карэнныя меліярацыі па асушэнню іх: дрэнаж або адкрытыя канавы, а пры разворванні—камбінацыя інтэнсіўнай асушкі з сістэмай сточных канаў, кротавым дрэнажом, або грабністасе ўзорванне.

З далейших мер па асваенню ў абавязковым парадку праводзяцца расчыстка ад кустоў, карчоўка пнёў, знішчэнне купін.

На задзярнелых і заімшэлых нізінных лугах паўстае пытанне аб спосабах палепшання траў, а іменна: ці рабіць падсеў штучных сумесей не-пасрэдна без разворвання, або папярэдне ўзараць, і трэці варыянт—развораны луг спачатку на працягу раду год вытрымаць пад палявымі культурамі, а затым ужо залужаць. Гэтыя пытанні яшчэ не атрымалі свайго канчатковага вырашэння. Аднак, доследы Ленінградскай занальнай станцыі ў гэтых адносінах устанаўліваюць перавагу за спосабам папярэдніх культур, што відаць з наступных рэзультатаў доследаў гэтай станцыі (час. „Химизация социалистического земледелия“, 1935 г., кн. I, стар. 91).

Ураджай травасумесі ў цэнтнерах з 1 га пры рознай інтэнсіўнасці апрацоўкі нізінных лугавых глеб.

2 года папярэдніх культур	76,7
1 год	72,5
Без папярэдніх культур	63,5

З угнаенняў на нізінных лугах заметны эфект даюць калійныя і суперфасфат. Вапнавання не патрабуюць, тое-ж трэба сказаць і пра арганічныя ўгнаенні.

Заліўныя лугі дастаткова рэагуюць на калійныя ўгнаенні і суперфасфат, а глебы слайлых пойм, як больш бедныя на арганічныя рэчывы, зразумела, будуць павышаць сваю прадукцыю і ад азоцістых угнаенняў.

Аднак, часамі сустракаюцца і такія рознавіднасці сярод пясчаных алювіяльных глеб, якія пры разворванні іх без усякіх угнаенняў даюць вельмі высокія ўраджаі зернавых культур. Летам 1934 г. у адным з соўгасаў Аршанскага раёна нам прышлося наглядаць рэкордны ўраджай аўсу да 120 пуд. з 1 га на пясчанай пойме, разворанай і засеянай вясной гэтага-ж года. Пры вывучэнні на месцы участка гэтых глеб аказалася, што даная паласа знаходзіцца пад прымым уплывам блізкіх агаленняў марэнных пяскоў, багатых на прадукты дробна-змельчаных валуноў дэвонскага вапняка і тонкіх сумесей алюмасілікатных мінералаў, з якіх у пойменныя пяскі прыносяцца калій, фосфар і вапна.

Пойменныя пясчаныя глебы р. Сожа ніжэй Гомеля калгаснікі таксама прабуюць разворваць пад палявыя культуры, але без угнаенняў тут справа ідзе слаба.

Тып Г. Балотныя тарфяністыя землі

Займаюць больш абшырныя і глыбокія дэпрэсіі раўнін, тэрас, далін, рэк і лагчын. Заўсёды перасычаны вільгацію, нярэдка пакрыты вадой. Таму тут пануюць анаэробныя ўмовы глебаутварэння з пастаяннымі працэсамі торфаутварэння, аднаўлення і аглеення.

Нізінныя тарфянікі, апрача атмасфернай вільгаці, жывяцца пастаянным прытокам мінералізаваных вод з акружаючых берагоў, або з карбантнага дна балот і часцей перыядычна затапляюцца паводкамі, якія прыносяць іл. Таму нізінныя травяныя тарфянікі багаты на зольныя рэчывы, насычаны асновамі, а па рэакцыі слабакіслыя, часцей нейтральныя, або нават щочлачныя. Багаты на азот, фосфарам не заўсёды, на калій бедныя.

Верхавыя (сфагнавыя) тарфянікі жывяцца толькі ападкамі атмасфернай вільгаці, вельмі бедныя на зольныя элементы і адрозніваюцца высокай ступенню кіслотнасці, ненасычаны асновамі.

Пераходныя—узнікаюць у выніку натуральнай эвалюцыі нізінных балот.

Выкарыстанне. Нізінныя тарфянікі ў першую чаргу выкарыстоўваюцца пад культурныя лугі і пахаць з самымі рознастайнымі відамі зернавых культур, а таксама тэхнічных (каноплі) і гародных. Пераходныя і сфагнавыя прадстаўляюць энергетичныя рэсурсы. Пры сельскагаспадарчым выкарыстанні ідуць галоўным чынам для стварэння культурных сенажацей і пашаў, а таксама служаць магутнымі крыніцамі торфа-падсцілачнага матэрыяла і для прыгатаўлення кампостных угнаенняў.

Схема мерапрыемстваў. Асваенне нізінных балот для сельскагаспадарчых мэт прадстаўляе выключную каштоўнасць. Тут і на вялікіх прасторах захоўваюцца каласальныя запасы пажыўных рэчываў і маецца поўная магчымасць для высокай прадукцыі многіх культур: зернавых, тэхнічных, кармавых і гародных.

Асноўнымі, дастаткова вывучанымі і выпрабаванымі мерамі ператварыць нізінныя тарфянікі (і ў параўнальна кароткі час) у магутную вытворчую базу з'яўляюцца—асушэнне дрэнажом, ачыстка ад зараснікаў, хмызняку, дрэў, з карчоўкай пнёў.

Пры разворванні: пад'ём балотным плугам летам або ранній восенню; вясной—дыскаванне, пасля пасеву абавязковое прыкатванне балотным катком.

З угнаенняў—на нізінных тарфяніках пры палявых культурах або лугавых у першую чаргу—калійныя, радзей фасфаты. Азоцістыя ўгнаенні і вапна не патрабуюцца.

Для пераходных і сфагнавых абавязкова вапнаванне, калійныя ўгнаенні і фасфаты.

Выпрабаванымі *пластавымі культурамі*, па шматгадовых даных Інстытута балотнай гаспадаркі (у Менску), з'яўляюцца: віка з аўсом, авёс, бульба ранняя, шматгадовыя травы (асабліва канюшына з цімафеевай на незатопленых нізінных тарфяніках).

ЛЯСНЫЯ ЎГОДДЗІ, ПЕРАДАВАЕМЫЯ Ў СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЕ КАРЫСТАННЕ

Тып А. Парубкі, гары, зараснікі хмызнякоў і лесу з наormalным водным рэжымам

Лясныя ўгоддзі данага тыпу прадстаўляюць даволі значную плошчу для ператварэння ў культурныя сельскагаспадарчыя землі. Па сваіх прыродных уласцівасцях яны ўвогуле адносяцца к даволі добрым глебам, асабліва сугліністым, і з меншай ступенню ападзоленасці.

Па харктару водна-паветранага рэжыму яны *не патрабуюць асушення*. Верхні слой такіх лясных земляў амаль пазбаўлены задзярнеласці і прадстаўляе рыхлую, нярэдка зяністую будову, з некоторым (часцей невялікім) запасам арганічных рэчываў, у выглядзе лясной падсцілкі. Усё гэта з'яўляецца вялікай перавагай і станоўчым бокам пры асваенні подобных угоддзяў.

Аднак, галоўнымі цяжкасцямі і цэнтральным момантам пры асваенні лясных угоддзяў з'яўляецца *расчыстка* ад дрэўнай расліннасці, *карчоўка* пнёў і вызваленне паҳаці ад дрэўных каранёў. У сувязі з гэтым тут ужываюцца і арыгінальныя методы асваення ў выглядзе паслядоўных фаз.

Трохфазная сістэма. Пасля расчысткі хмызняку, дрэў (ручная рубка або механизаваныя прыёмы — кустарэзы, механічныя пілы), уборкі каштоўнай дрэўнай масы і спальвання раслінных астаткаў, асваенне праходзіць праз наступныя найбольш поўныя фазы выкарыстання:

паша→сенажаць-паша→паҳаць.

Прычым пашу і сенажаць можна абмежаваць часам найбольшай падрыхтоўкі пнёў для карчоўкі і выдалення (мінімум 4—6 гадоў).

Пры аднафазнай: лес (або хмызняк)→паҳаць.

Два варыянты. 1-шы—паҳаць без карчоўкі па парубцы, 4-5 гадоў.

Апрацоўка часцей магчыма толькі конным рандалем, у крайнім выпадку ўжываецца матыка.

2-гі варыянт—*безадкладная карчоўка* (найбольш цяжкі і дарагі спосаб). Апрача ручнога і коннага спосабу карчоўкі практыкуюцца механизаваныя прыёмы карчавальнымі машинамі.

Пасля расчысткі, карчоўкі, уборкі і спальвання раслінных астаткаў—узорванне хмызняковым або балотным плугам з рандаляваннем. Уборка каранёў.

У якасці *першых культур*, апрача віка-аўсу і аўсу, тут добра ўдаюцца лён і жыта, проса, грэчка і пшаніца (апошняя на больш звязных глебах).

Пры багацці лясных глеб арганагенны падсцілкай першыя 2-3 гады можна абыйсціся без угнаенняў, але патрэбна вапнаванне.

Вільготныя і забалочаныя лясныя ўгоддзі

Асноўным момантам асваення гэтых ўгоддзяў з'яўляецца меліярацыя па выпраўленню водна-паветранага рэжыму іх.

1. Для вільготных і сырых—метады *экстэнсіўнай асушкі*.

2. Для заболачаных—метады *інтэнсіўнай асушкі*.

Пасля асушэння становяцца дастаткова пладароднымі землямі. Выкарыстоўваюцца па трохфазнай і больш скарочанай сістэме асваення (як вышэй).

На лёгкіх глебах у фазу **сенажатна-пашавую** неабходны *падсеў штучных сумесей траў* (падрандаль).

У адносінах **угленаення** неабходна адрозніваць дзве галоўныя групы:

1. *Вільготныя і сырья лясныя ўгоддзі* звычайна належаць да моцна кіслых глеб і маюць менш гумуса. Тут неабходна *вапнаванне і калійна-фасфатныя ўгнаенні*.

2. *Забалочаныя лясы*, асабліва з блізкімі грунтовымі водамі, часцей бываюць насычаны асновамі, нейтральны па рэакцыі і маюць у сабе больш

арганічных рэчываў. Таму тут вапнаванне *не патрабуецца*: таксама ў першыя гады асваення гэтых глебы не патрабуюць і іншых угнаенняў.

Пры расчыстцы, карчоўцы, разворванні і пры першых культурах (пасля асушэння) тут магчымы ўсе тыя прыёмы, якія ўказаны для тыпу лясных угоддзяў з наўмальным водным рэжымам.

Прыклады асваення лясных угоддзяў пад палявыя культуры ў калгаснай практыцы

1. Клімавіцкі раён. Калгас „Чырвоная Ніва“. Глеба—вязныя пяскі, падсцілаемая марэнай. Хмызняк па зведзенаму лесу (субор). Хмызняк расчышчаны. Пні не карчаваліся. Дзякуючы густой сетцы пнёў, апрацоўка праводзілася толькі матыкамі. Вясной 1934 г. пасеў *ільну*, угнаенняў не ўносілася. Усходы былі розначасовыя; шмат пустазелля. *Ураджай саломы ільну—11 ц з 1 га.*

2. На такіх-жа глебах, па цаліне зараснікаў хмызняку, пры той-же прымітыўнай апрацоўцы і без угнаенняў быў зроблены пасеў яравой пшаніцы. *Ураджай каля 8 ц з 1 га.*

3. Кусты ссеклі і спалілі, пні не карчавалі. Апрацоўка—матыка. Пасеў *аўсу* ў канцы мая 1934 г. без угнаенняў. Глеба: зверху супесь, перадзячая ў пяскі, і на глыбіні каля 70 см падсціланне марэннага суглінка. *Ураджай зярна 8—10 ц з 1 га.*

4. Хмызняк па зведзенаму лесу (елка, дуб, асіна). Густая сетка пнёў. Асваенне без карчоўкі. Глеба—гумозны падзол, супесь, падсцілаемая марэнным суглінкам. Цаліна апрацоўвалася матыкай. Угнаенняў не ўнасілася. *Пасеў аўсу* вясной 1934 г.

Ураджай зярна 12 ц з 1 га (на такіх-жа стараворуных глебах ураджай у сярэднім 10 ц з 1 га).

Для прыкладу ўзяты доследы асваення лясных парубак на глебах лёгкага механічнага складу: ад пяскоў да супесей, з блізкім падсціланнем марэны. Не гледзячы на самую прымітыўную агратэхніку, якая тут ужывалася, і на лёгкі склад глеб, усё-ж глебы з пад лесу, як і трэба было чакаць, апраўдалі сябе—атрымліваецца яшчэ здавальняючы ўраджай самых рознастайных культур. Асабліва трэба адзначыць добры ўраджай аўсу ў чацвертым прыкладзе—12 ц, які перавышае ўраджай на стараворуных землях. Тут, якраз у наяўнасці лепшыя прыродныя ўласцівасці глебы: яны больш звязныя і больш гумозныя; на стараворуных-жа землях, у параўнанні з цаліной з пад лесу, ураджай зніжаны, бо яны, мало або зусім не атрымліваючы ўгнаенняў, паспелі ўжо знясіліцца.

Такім чынам, пры належнай агратэхніцы, з папярэднімі адпаведнымі карэннымі меліярацыямі, справа асваення і акультурвання новых земляў будзе паспяхова вырашана.

ЗМЕСТ

Стар.

Асноўныя задачы і магчымасці асваення новых земляў	5
Вытворчая класіфікацыя нарава асвойваемых і акультуруемых угоддзяў	9
Асноўныя рысы будовы класіфікацыі	11
Арыентыроўка галоўнейшых прыёмаў асваення па асноўных групах класіфікацыйнай схемы .	13
Прыродная ўраджайнасць глеб з пад лесу па до- следах у лізіметрах з культурай аўсу	20
Галоўнейшыя меры прыемствы па асваеню і акультуранню	22
Кармавая ўгоддзі	22
A. Сухадолы з нармальным водным рэжымам	22
Пералогі	23
Залежы	24
Сухадольныя маладыя лугі	26
B. Сухадолы з сезонным збыткоўным увільгат- неннем	29
Агульная схема меліярацыйных і агратэхнічных приёмаў пры асваенні хмызнякоў, застарэлых выганаў і сырых залежаў	32
З рэзультатаў доследаў 1934 г. па асваеню цалін- ных земляў тыпу „хмызнякоў“	42

Некаторыя рэзультаты доследаў асваення хмызнякоў калгасамі БССР.	45
Да асваення западзін	46
Тып С. Забалочаная лугавая землі	51
Тып Г. Балотныя тарфяністыя землі	54
 Лясныя ўгоддзі, перадаваемыя ў сельскагаспадарчае карыстанне	56
Тып А. Парубкі, гары, зараснікі хмызнякоў і лесу з нармальным водным рэжымам	56
Вільготныя і забалочаная лясныя ўгоддзі	58
Прыклады асваення лясных угоддзяў пад палявыя культуры ў калгаснай практицы	59

СХЕМА ЎЧОТУ ЎНОЙ АСВАЯЕМЫХ ЗЕМЛЯЎ

1. Адміністрацыйны пункт гаспадаркі: калгас, сельсовет, раён.

2. Назва ўгоддзя па харектару выкарыстання: сенажаць, паша, лес.

3. Велічыня участка і яго формы.

4. Месца знаходжання участка сярод землі гаспадаркі.

5. Гісторыя выкарыстання участка ў мінульым: залеж (або пералог)—колькі год заворвалася і даўнасць залежы.

Цаліна—калі парэджан лес або зведзен; якім спосабам—парубка, гар, карчоўка.

6. Расліннасць для сенажаці або пашы. Чисты луг або з хмызнякамі, дрэвамі і пнямі; прыкладная плошча апошніх у процентах.

Склад і якасць траў. Ці маецца сівец, асокі і імхі. Ступень задзярнеласці. Колькі сена з 1 га?

Для дрэў расліннасці—лес, кусты або сумесь. Склад на пародах у процентах. Узрост, гушчыня, вышыня і таўшчыня. Харектар падлеска—кусты, ягаднікі, травы і імхі.

Для парубак і гары. Даўнасць. Парода пнёў і іх таўшчыня на зрэзе. Лік пнёў на 1 га.

7. Рэльеф. Раўніна (высокая або нізкая). Схіл: у які бок; ступень схіла (круты, палогі); верх або ніз схіла. Ці маюцца на участку—западзіны, прыпадзі, лагчыны; іх размеры і распаўсюдженне. Наяўнасць купін (зямлістыя і мохавыя); іх размер і гушчыня распаўсюджання.

8. Водны рэжым участка. Па агульнай схеме класіфікацыі: 1) сухадол (нормальнае ўвільгатненне ад ападкаў), 2) павярхоўнае лішкавае ўвільгатненне па сезонах, 3) забалочаны і 4) балотны.

Для забалочваючыхся ўчасткаў: паказаць харектар і прычыны забалочвання (паніжаны рэльеф, цяжкі грунт, блізасць грунтовых вод, павярхоўнае затапленне). Як моцна і доўга затапляецца. Глыбіня залягання грунтовых вод—вясной і летам (вызначаецца вырытай ямай).

9. Глебы. Тып — падзолістая, падзола-балоцістая, перагнайная ці тарфяністая.

Механічны склад — пясчаная, супесь, суглінак або гліна. Магутнасць глебавых слоёў (у сантиметрах ці вяршках): 1 — перагнайнага, 2 — падзола (белякі); магутнасць дзярніны або ляснога насціла.

Падглеба: як глыбока залягае гліна ў лёгкіх глебах, або пясок у сугліна-супясеi ці гліністых глеб.

10. Калі і ў якім выглядзе ўчастак намічаецца к асваенню ці акультурванню.

Увага: Складанне ўчотнай карткі ўтвараеца для кожнага ўчастка ў паасобку і афармляеца пры аглядзе ўгоддзя ў натуры прадстаўнікамі калгаса (соўгаса)—старшынёй і брыгадзірамі з удзелам спецыялістаў—агранома ці меліяратара.

0-05ком.

Папка 80 к.

нА-1289

БАБ 374